


Ад мідських нирої

№2-3

Літературна-мастецька  
часопіс

Лінія Велика Зарічна - Франківськ в Амфіпу.



## **Шаноўныя лідзяне!**

Перад вамі новы выпуск літаратурна-мастацкага часопіса "Ад лідскіх муроў". У сілу розных прычынаў яго выданіе не затрымалася, але сабралася вельмі шмат матэрыялаў і мы, каб вагнаць прапушчанаес, выдаём здвоены нумар у павятічным аўёме.

У гэты раз значна зменены склад аўтараў. Перавага аддадзена тым, хто не друкаваўся, і ў першую чаргу моладзі, хая ў шмат "стараражылаў" нашага часопіса. Разам з тым шмат якія творы не ўвайшлі па розных прычынах. Таму мы пастараваемся змясціць пешта з іх у наступным нумары. Але папярэджваем, што выхад наступнага часопіса плануецца праз тры месяцы і фармавацца ён будзе па іншаму больш сур'ёзнаму прынцыпу. Мы адваядзём пэўнае месца творам пачаткоўцаў і маладых аўтараў. Для аўтараў са стажам мы паведамляем, што перастаём друкаваць усіх у алфавітным парадку, а будзем выбіраць лепшыя і найболыш значныя творы, вяртаючыся тым самым да звычайных прынцыпаў літаратурных часопісаў. Мы просім напыт расейскамоўных паэтак і пісьменнікаў дасылаць свае творы ў перакладзе на беларускую мову. Рэдакцыя не заўсёды мае магчымасць для перакладу, і не заўсёды мае час узгадняць пераклады з аўтарамі, хоць па меры магчымасці будзе гэта рабіць. Мы просім пры дасылцы ваших твораў поштай пазначаць: "У часопіс "Ад лідскіх муроў" і падаваць кароткія звесткі пра сябе. Частка матэрыялаў не трапіла ў зборнік, менавіта, таму, што не было зразумела, хто і для чаго іх прыслаў. Мы чакаем васна старонках нашага часопіса.

**Рэдактар.**

## **Ад лідскіх муроў.**

**Заснавальнік:**

Лідскіе  
літаратурно-  
мастацкіе  
аб'яднанні "Руці."

**Выдавец:**

Станіслаў Суднік

**Рэдактар:**

Марына Масла

**Адрас рэдакцыі:**

г.Ліда-2, п/с. 7

**Наклад:**

299 асобнікаў

**Выданне здзейснена**

**при дапамозе**

**Гарадзенскага**

**грамадскага**

**аб'яднання**

**"Ратуша"**

**Вокладка Міхася**

**Бурачэўскага**

**Дызайн Арцёма**

**Судніка**


## Наш край

Тут, у нашым родним Краі  
Не баймся воўчай зграй.  
Злая сіла, кыш у мок!  
З намі Нёман, з намі Бог.

Мы не можам жыць без Краю.  
Мы не можам — хата з kraю.  
Наша хата, наш пагон.  
З памі Нёман, з намі Бог.

Мы вандаруем родним Краем.  
Мы за Край не паміраем.  
Быў тут вораг, тут і здох.  
З намі Нёман, з намі Бог.  
8.09.1997г.

Данута Бічоль.



# Ад лідскіх муроў

Лідскі літаратурна-мастацкі  
часопіс

№ 2 - 3

г. Ліда  
1999 г.



*Першы паэт, які напісаў  
пра Піду*



Літературна  
мапа



## Данута Бічэль

### Замова

Цвіце лілтая,  
а на далоні  
цвіце маленькі  
синок Антонік.

У зорнай тоні  
цвіне лілтая.  
Святы Антоні  
ізабе сатрое.

То вечер стогне,  
віхор - бяздомнік.  
То хвора тене ...  
Вітай, Антонік!

Расці прысожы.  
Анёнак Божы!  
Расці вясёлы.  
З табой Анёты!



Ад лідскіх  
муроў

## Анёлы Гародні

Сяджу перад Фарным Касцёлам  
пры Богу на лаўцы.  
Гародня віруе наўкола  
на шыяцы.

Старасцца час незвяротны.  
Яму не належаць  
Анёлы спрадвечнай Гародні  
на вежах ...

І выйнаны з дому сабачка,  
і люд гэты прости ...  
і я, і над Крыжам жабрачка,  
мы сёстры...

Але прыбядніцца чаго там!  
Мая гэта лаўка.  
Звініць ва мне Боская мон  
і паска.  
19.10.97г.

## Сяброўства

Сябраваць хацела з табой,  
нібы ўлетку расінка з травой.  
Ты таксама сябруеш са мной,  
як сабака з балонкай малой.

А вялікі сабака не дзеўціць  
свой барыш з некім напападам.  
У яго нехта косткай пацэліць,  
ён згрызе сваю костачку сам.

А вялікі сабака не мас  
кожны дзень пімат касцей за душой.  
Напісанцуе — ён пімат напаткае,  
то падзеліцца з сучкам чужой.



Ад лідскіх  
муров

## У Лідскім Замку

Што ж тварылася ў Лідскім Замку?  
Тут чужынец 1 рукаўся ў брамку.  
Вежы замка ўзрывалі шнэды.  
Лецш бы іх гэты край не ведаў.

Пералётны хан Тыхтамыш  
начаваў за мурам, як мыш,  
і хапала спу яго войску.  
але Вітаўт іх завёў на Ворсклу...

Сінены замка, як верныя служкі,  
не лічылі смяротных страт,  
як паставілі воі Каслошкі  
васемнаццаць вольных гармат...

Ад падворку і да скляпення  
непаруціна ў звяне лягні  
упрытык сотні тысяч каменяў  
і мноства лёгкіх цаглін ...

У Лідзецы анрыскаюць скроні  
жаўрукі, што ўнілі з-пад хмар.  
Абмялілі рапчулику коні  
крыжакоў і беглых татар.

\* \* \*

Калі паміж мной і Духам Святым  
ніякая моц не паўстане,  
тады не збірайце з лісточкай вады.  
тады не марнуйце світанне.

Калі ж і да сноў, дзе спачыла любоў  
прасочыцца Божае Слова,  
тады сапраўды пазбіраемся зноў  
ца Светлае Свята Хрыстова.  
27.07.1997г.



*Ад лідскіх  
муроў*

## Восень

Вяжу сукенку на жыццё або на смерць.  
Пакуль жывая, то інца надзея,  
што нехта на мяне яе надзене,  
Шчэ я магу сама сябе раздзея.

Пайшлі адсюль ніякія сябры.  
Смерць не прыходзіць. Ей кутка не маю.  
У тым гаі галінак наламаю,  
хай на памінку тоічцуца вятры.

Ханала ўлетку чорнай смакаты,  
дзён-пустацветаў, выдуманай іноты.  
бяссонай, беспатольнай адзіноты.  
Тут настаю над аброзом святым.

## Іду сабе да Касцёла

Іду сабе да Касцёла,  
дарогі не выбіраю,  
а крылым майго Анёла  
нясуль мяне, як да Раю.

Святы Францішак Ксавяры  
пяmrэч прайспі да паможа.  
Дас мне Святой Вячэры  
Мой Збаўца Адзіны Божа.

І сэрца маё не стынне  
за мястечкам Лідаі,  
і продкі мас ў Святыя  
пасланы маёй малітвай.

5.09.1997г.



## Дрэвы

Мае вы жывыя арэл?  
Каго вы гайдалі, грэл?  
Каму ўсміхаліся ў квесце —  
мас зялёныя дзеци?

Ад лідскіх  
мураў

З абылтай дажджом лістотай,  
прыкуты сваёй самотай,  
вы ў хмаркі ўзляталі ўпотай.  
вы штыхаў вучылі лётаць.

Як Божа са спу падыме,  
Малю - беражы іх, Божа!  
Вам гожа набыць худыні  
і доўга таўсцець вам гожа.

12.04.98г.

## Я думала

Вось дрэвы ...  
Яны не мае.  
Адна я ў бяссоні начамі  
спакойна лаўлю іх вачамі,  
і ветрык мне знак падае.

Я думала -- знікнуль, як дым.  
накінуць наш Край камуністы,  
ён стане прасторны, празрысты,  
наш Край будзе нам не чужым.

Я думала - будзе сяячей,  
не тутак бяздольна, астрожна.  
Тут траба стунаць асцярожна.  
Ну, што ж, начакаем далей.

19.04.98г.





*Ад лідскіх  
муроў*

## Сон

На святой вадзіцы гатавала каву.  
Смакавала каву, шіхую забаву.  
Смакавала каву, скідвала навалу,  
а як скінула — спаткала святлага Купалу.

Каву смакавала, ды лягчэй заснула,  
ды зусім не чута гаралскога гута.  
У нябыт павандравала,  
там і сон спаткала,  
а каб лёгенька прачнуцца,  
там і быў Купала.


Я з Купалам танцавала  
польку - небытіцу.  
Толькі ў кніжках і чыгала:  
спрытны быў, як быццам.  
Налказаў у сне радочак  
грэба ж сіну і збыцца.  
Згатавала чорнай кавы  
на святой вадзіцы.

19.04.98г.

## Мама і тата

Ах, мае сонейкі — мама і тата.  
Я нарадзілася — я вінавата.  
Грэлі сабой у гняздзечку-пасцелі.  
бо пачалі мяне, а не хацелі.

12.06.1997г.





# Сяргей Астраўцоў

Ад лідскіх  
муроў

## Лекцыя аб каталонскай літаратуры

Пагасла святло.

На нядаўнія Каляды, якія ў нас адзначаюцца двойчы, у хате пападлі ўсе свечкі і іншых прылібашь яничэ не парупіліся.

За дзвярыма ўзнікла гамана і неўзабаве скончылася. Суседзі пераканаліся, наінёуна, што цемра ў кватэрах запануе надоўга. Я аднамаргнуў на кухонным акне фіранкі, запаліў фасерку і зтатаўваў каву.

Таемная вячэра. Не інакш.

У мяне быў гостъ, запрошаны гэтак, атрымлівалася, недарэчна. Але раней ён не мог адгукнуцца на маю прашанону прысвяціць алвячорак літаратурнай гутарцы за кубкам чорнага напою. Не я адзін жалаў бачыць яго ў сябе.

Мы пасядзелі ў няёмкасці і пагадзіліся на тым, каб апрануцца ды лайсці на станцыю пепса. Часу яничэ заставалася багата. Мой шаноўны запрашэнец вяртаўся да сябе ў Беласток. Рэчы ўжо былі на месцы, у багажні. Нават зважаючы на мытны дагляд ды ўсякую іншую важданіну, якую мусіш ператрываць перад адездам за мяжу, нам можна было не спяшацца.

Зіма падарылася цёплай, як ніколі датуль. За ўесь яе час снегу не бачылі бадай зусім. Хто-ніхто яничэ ўздыхаў са шкалобаю, марачы аб зютых маразах і пчырай зіме. Ды марна. Мы з беластоцкім панам чуліся ёмка нават ды ёдкай чорнай ракі, што дыхала. Жыла ў нас у нагах, калі вымураванага берага.

“Сэквана”.

Ён памаўчаў. “Рэкі ў гарадах мне заўжды пагадваюць яе”.

“Німа толькі букиністаў з кніжкамі”.

Ён не адказаў.

Мне болей не было чаго ладаць. Успомніўся толькі пачатковы радок з вершины “Парыж не бачыў я ніколі”.



## *Із лідскіх муроў*

Ені прыгнаўся, што яму папісавалі праслухаць курс лекцый у Сарбоне. Аб еўрапейскіх літаратурах.

Натуральная заходніх Беларускай не вінчучаецца.

Знянацку ён зрабіў крок набок і стаў спускацца да вады, намацаючы падэшвамі прыступкі.

У адным з чоўнаў нехта сядзеў.

“Вечар добры, пане Хароне”.

“Карачун мая фамілія, каб вы знаў”, — адказаў незнамен на трасяціцы.

“На той бераг можна?”. Мясні пытанне амаль не здзівіла, толькі трохі пацешыла абываючая гатоўнасць, з якой гаснадар чоўна неспадзяўна згадзіўся з шалёной прапановай.

Мы, крыху прыгнаючыся, спусціліся ў спод. Вясляр, пакорпаўшыся ў кілініях, адамкнуў замок, бразнуўны ланцуrom.

Вызваліўшыся з кайданаў, човен трапіў да зняволі валадарнай імклівой плыні.

“Крывіч, Антон”.

“Ён хіба вучыўся тамака...”

“Не зусім так. Ені цікавіўся каталонскай літаратурой. Мне спатыкалася ягоная нататка ў альбом міжваенным выданні”.

“Каталонія... гэта ў Іспаніі”.

“Край з тысячагадовой гісторыяй. Як і наш. Шляхі народаў часам супадаюць, як пры пільнім вывучэнні геаграфічнай мапы — абрысы адлеглых паміж сабой дзяржаў і дзяржавак”.

“Мова будзе аб гісторыі?”

“Не зусім. Колькі заўваг пра гісторыю, адбітую ў прыгожым пісьменстве”.

Увесеь час ён размаўляў моваю польскіх беларусаў, і.зн. засмечанай наланізмамі. Цяжкаватай на слых яшчэ і праз сваё польскае гучанне.

Я не ставіў сабе за мэту перадаць яс асаблівасці, пішуучы гэтыя радкі. Па-першое, каб пісаць неіхай гаворкай, трэба ёю жыць. А да таго ж ад часу размовы мінуў блізу год, і з памяці сцерліся фарбы словаў. Утрываліся толькі змест гаворанага і самі падзеі, згадзіліся, крыху небудзёныя.

“Яны страцілі незалежнасць у пяцінаццатым стагоддзі. Як і чэхі. Толькі ў 1859 годзе былі адноўлены гэтае званыя “Кветкавыя гульні”. Паэтычныя спаборніцтвы. Кожны паэта



чытаў тры свае вершы. Пра Балькаўічыну, веру і  
каханне".

Яму давялося перапыніца. Човен шкрабнуў сподам камяні. Карму пачало хіць пышиню, але човен ужо зачапіў бераг. Мы, не згаворчаючыся, выскачылі. Вузкая стужка сядрэчнага астраўца, загружаўшчая а выкінутым вадой каменем, нагадвала крушию.

Нали вясляр гучна высмаркаўся і западліў патяросу. Калі ён палез па пачак у кішэнь, мие на хвілю зрабілася пікавата. Я моўчкі пасміяўся за сябе.

Дагэтуль, па дарозе сюды, госьць распавядаў пра жыццё ў Польшчы. Пра імклівы рост цнаў, курс валют у адносінах да "златуўкі". Я ведаў, што ён сэліў па наўку коштам эмігранцкага фонду Льва Сапегі. Мне найболей карцела даведаца менавіта пра гэта. Але ён апавядаў аб літаратуре далёкага народа. Я не наважваўся яго перанініць.

"Занядбаную мову началі адкрываць наноў.

Нядоштая іспанская дзяржава тібела ў індузіі, бачачы толькі ў снах колішнюю сваю магутнасць.

Каталонскі Рэнесанс выглядаў на падобным тle досыць кашчунным. Штосьці накітагт балю на руінах. Вайна за калоніі прайграна. Тысячы забітых маладзёнаў, мільёны змарнаваных на порах несстаў.

Не кожы меў сменасць тады, каб прыгнанца публічна, што спавядае ірэ адраджэнскага руху. Імперия хворая, а ўкраіна гэтym часам снявас свае жыццялюбныя аттымістычныя гімны!"

Каменюкаваты патік. Прыхамаць струменяў, што, падзяляючыся ў гэтым месцы надвое, расцяжарваліся ад прынесенага здалёк другу, хаб мкнуць далей навыперадкі.

Аснач сядзёсць на кукілках і моўчкі націў. А госьць змерваў няроўнымі крокамі наверхню астраўца, пераступаючы цераз камлыні. Апавядаў негаропка, з паўзамі, зваротамі да мяне. Апошнія метры звольшага рытaryчны характар, таму міс даводзілася адно кіаць галавою на знак згоды. У ягоных наводзінах угадвалася некаторая скільнасць да афектацыі. А ўсё разам нагадвала спонічны маналог пры ўзеле двух бязмоўных статыстай.

Уражанне падманоўвалі два ліэраті "дэкаратыў". наміж якіх у пясініе праточным речышчам плыла рака. Калі стаяць супрано піний, дык легабоч на грудах угліваліся рэшткі въявы

Ад лідскіх  
муроў



## Із лідскіх муроў

са старасвецкай гравюры з лацінскім надпісам. На процылглым баку краявід быў мёртвым. Змрочнасці яму надавалі паралелаграмы збудавання ў часоў сямігодкі.

Тым часам ён начаў гаварыць аб моўным унармаванні. Словы яго падмацоўваліся ўжо вядомымі міс прыкладамі: "Вялікаму Адаму польская црэса рабіла закіды за ягоныя беларусізмы". ... "Сваік французскага паэта "польскага" находжання ваяваў з рэдакцыяй "Нашай Нівы" за ўласны інгліц на праваніс". Нарэзіце апошні перадвесны год. У Пенінбурзе нікому яшчэ не вяломым студэнтам універсітэта ірачытаны грунтоўны даклад аб будучай першай граматыцы беларусаў. У далёкай жа Барселоне якраз выйшлі з друку славутыя "Арфаграфічныя нормы". Самавітая праца аб упаратдкаванні лексікі, сінтаксісу ды арфаграфіі каталонскай мовы.

Пазней яшчэ адна перамога: адкрыццё Інстытута нацыянальных даследаванняў з навуковай бібліятэкай пры ім. Сотні і сотні тамоў, і ў іх -- праца па гісторый, мове, літаратуры...

Вада навокал рабацела. Цемра рабіла бераг зусім далёкім. Мы зноў пынімі, падпариадкоўваючыся плыні.

Насоўваўся вялізны віядук маста. Моўчкі, і ні без нутранога напружання, мы мінулі яго і неўзабавес прысталі да берага.

Выбраўшыся на зямлю і зрабіўшы каля двух дзесяткаў крокуў наперад, я натрапіў на ізікі асёлы мураваны паркан.

"Яўрэйскія магілы", — упершыню ззаду прамовіў наш маўчун - лодачнік. прамовіў неяк тугніяна, бо трymаў у зубах недакурак.

Я гэтага месца не ведаў і ніколі дагэтуль тут не быў.

Да мяне падыноў госьць. "Той чалавек, пра якога мы згадвалі, пасехаў у 19-м годзе да Парыжа з адказнай ўрадавай місіяй. Тамака ён пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай. Ужо пазней, насяля лагераў, яна насялілася ў вальнym горадзе. Жыла самотна і гэтак жа памерла.

Яна пахавана на гэтых могілках. Але я прыходзіў сюды ўчора ўдзень і магілы не знайшоў".

Дзядзька прыняў гронсы са словамі: "Дзякуюсм".

Падняўшыся наверх, мы спынілі на мосце прыватную



Ад лідскі  
муроў

таксоўку. Ён ужо снятаўся. На развітанні сказаў  
штосыці іра тое, што ў дзень свайго патрона Сан-  
Жорэзі каталонцы дарань адтін аднаму кнігі.  
Зразумела, на каталонскай мове.

Ён не мог ведаць, што не ад'едзе начым цягіком.  
Яго затрымалі ў мытні, каб скласці пратакол за спробу  
перавезіці цераз мяжу валізу кніжак, якія, па транай зауваже  
службоўца, "в нашых кніжных магазінах нікто не пакупает".

Лімпачка, на радасць, запалілася. Вярнуўшыся дахаты,  
я прайшоў у свой накой і пачаў вымыаць з шафы кнігі.  
Пагартаяшы некаторыя, высветліў для сябе колькі цікавых  
рочаў.

Перадусім, мяніе здзвіла, што слова "каталіцтва" грэцкага,  
а не лацінскага паходжання, як я заўсёды думаў.  
Атрымлівалася, што назва аднакарэннае з ім краю літаральна  
значычае "сусвет". Мой край — мой сусвет. Вось які народ  
каталонцы.

Я стаў праглядаць тамок каталонскай гісторыі і спыніўся  
на 1939 годзе. Страга наслія грамадзянскай вайны сваёй  
нядоўгай аўтаноміі. Большасць літаратару ўзынаўша ў  
вынані. Удалечы ад родных берагоў. Німат хто — да апошніх  
сваіх дзён. Іхняя магілы засталіся на чужынse.

Алшак яны здолелі захаваць літаратуру, мову, калі на  
Баллькаўчынне тая транілі над забарону. Гэта быў напраўду  
інчырэя пісьменнікі.

Ніхто з іх не чакаў падачак. Легкавых аўто, ордэнau з  
бандукамі ...

І лагэтуль мне незразумела, чаму тады, у той год усе наны  
засталіся ў Вільні. Крывіч. якога яны зняважліва абзываюць ў  
сваіх газетках "налцэмам", выйшаў сустракаць іх з восеніскімі  
кветкамі. То быў аношні дзень, калі яго бачылі.

Праўда, адзінкам зноў пащацавала. Ці не самы  
таленавіты быў наогул у ласцы і спраўна пісаў вершыкі пра  
Яго. Але да каталонскай літаратуры гэта ўжо не мае ап'якага  
дачынення.





Ід лідскіх  
муроў

# Мар'ян Баяровіч



## Жанчыне раманс-прызнанне

Я люблю цябе так, што жыву, як у сне.  
Тваё імя — мне ранкам світанне  
Сярод белага дня і ў начной тішыні  
Паўтараю я гэта ирызнанне.

Кожны дзень і шапер цябе бачыць хачу.  
Зразумей, што сапраўднас гэта жаданне.  
Пазвані, я прыйду, ірбыяту, прылячу,  
Ты мне — свежага ветру дыханнис.

Ты мой перылы прамені пасля доўгіх начэй.  
Ясны дзень наслі пемры мраістай,  
Водар лесніх садоў і крынічны ручэй,  
Дзе вада з цяліннёю празрыста.

Я пяяло тваіх рук зберагу назаўжды.  
Захаваю салонкасць іяшчоты падзеяй.  
Ты мес вельмі патрэбна, заставайся і будзь  
Маёй Верай, Любоюю, Надзеяй!



## А куды мы ідзём...

*Ад лідскіх  
муроў*

Не дакічашся болей, не кліч,  
Бо на сэрыцы імжа і зався.  
Ленін мне чистых начуцяў назыв,  
Я свае без кахания развеяў.

Я цяпер прал табою раб.  
Мне мінулас ўсюомніць сорам,  
І чаго я цягнуся да баб.  
Да старых, што гадоў за сорак.

Сэрна б гаркіх не ведала ран.  
І не быў бы ў роздум закуты.  
Я навек бы забыў рэстаран.  
І крынітальнасці водар атрутны.

Я б гарэлкі не браў бы і ў рот,  
Але дзе там...?!  
Калі смага і стома.  
Бо што дзень у жыцці паварот,  
А куды мы ідзём — невядома!

## Тост за жанчын

*Паводле Фазу Алеева*

Калі я планета,  
Тады жанчына неба нада мною.  
Якая вечна корміць шар зямны  
Пяшчотай і цеплыней сваёю.

А калі сам я — неба,  
Яна ў ім Сонца і пачатак усяго.  
Рухомага, гучнога і жывога.  
Таго, што тычыцца я о.



Ад лідскіх  
муроў

Калі крынічка я,  
Яна вада бурлівая ў горных высях.  
Відовілча няма смутней,  
Калі ручай маўчыць -- ён высах!

Калі арол я.  
Яна патрэбна ў маім палёце,  
Як спадарожніца мая,  
Як крылы ў дружным узлёце.

Хачу заўжды, каб было неба,  
Хачу, каб сонца кожны дзень свяціла.  
Зачу, каб сэрца маладзіла  
Бурлівая крынічная вада.

Хачу, каб узляцей арол туды,  
Дзе пяруны з маланкаю бяруць начын.  
А эта значыць,  
Што тост мой — за жанчын!





# Янка Брында

Ад лідскіх  
муров

## Мая Радзіма!

Мая Радзіма, як цябе кахаю,  
Безнакутнае трыванне табе я жадаю;  
Ласкі, спакою, шчасця без меры,  
Табе самага лепшага жадаю веры!

Жыві ты заўсёды ў сэрцы маім,  
І не развейвайся, быццам ты дым.  
Дзе бы ні быў я: за мяжою, ці ў хаце,  
Якое б не меў я бы там і багацце,  
Заўсёды жывеш ты ў сэрцы маім!  
Жывег ты ў шчасці, а таксама ў нядолі.  
За гэта цябе люблю яшчэ болей.

## Беларусь мая клапатлівая

Беларусь мая клапатлівая,  
Быццам жальба, пляс жаласлівая.  
Колькі ворагаў ты пабачыла,  
І ні разу прытомнасць не страціла,  
Як не нічты ў цябе вораг люты,  
Ты адпоміала ім за пакуты,  
За любоў, за дзяцей.  
Колькі ж тысяч забіў ён людзей?!

І ўсяроўна ты несмяротная,  
Бо ў цябе ёсьць сіла народная.  
Сіла народа – мова душы,  
Ласка, свабода, ты ж наглядзі.  
Толькі ці доўга будзе для народа:  
Мова, край мой, прырода?!

Колькі б не жылі мы з табой,  
Беларусь – ты назаўжды край мой!



*Ад лідскіх  
муроў*

І не аўдам я цябе за грани.  
А ні ненавінікам, аніводнай зуны.  
Сэрцам сваім прыпаду да цябе я.  
І не здарыцца з намі піякай падзеі.  
Колькі б не жылі мы з табой,  
Беларусь – ты назаўжды край мой!

## Хвала Хрысту!

Езус Хрыстус Уваскрос: Хвала!  
Хутка ішчасце к нам прыйшло:  
У ва ўсіх гімнах піём: Хвала!  
Песняй усхватляем Яго!

Езус Хрыстус – Збаўца і Паш!  
Гэта Ён, прынёс нам наяніну:  
Веру, наску і Сам  
Ён з любою ўпіноў на зямлю.

Потым даў нам вернасць.  
Веру да Духа Святога.  
Зноў ж даў міласэрнасць.  
І нашырёу веру ў Бога.

Езус Хрыстус - наши Валадар!  
Даў Сябе Ён для постані хлеба  
І віно, на Святочны Дар,  
І Сам Ён вярнуўся да неба.

Дык збярэмся ж усе мы разам,  
Богу скласці віншаванне.  
“Дзякую”, - усе Яму скажам,  
За Змартыныхпаўстанне!





# Уладзімір Васько

Ад лідскіх  
люроў

## Кавалер

Домік яго стаіць непадалёку ад аўтобуснага прыпынку. Иры лесе. Ад дарогі ён затулены густым зараснікам смішняку і старою раскідзістай антонаўкай, трэспутай пасярэдзіне і расхіленай на два бакі. Абедзіве палаівны гэтага дрэва падпerty тоўстымі дубовымі рагацінамі, неглыбока ўкананымі ў зямлю.

Невялікі садочак акаймовае і ўсю пабудову, пакінуўшы толькі вузкую зарослую травой, старую дарожку, якая вядзе на падворак. Ад садочки да лесу ляжыць маленікі лапінак зямлі, на якім гаспадар сядзіць бульбу пі сея ячмень.

Паміж гэтымі лапінкамі зямлі і лесам узкая, наглыблелая ў мурог сняжынка. Як толькі на прыпынку спыняецца аўтобус і на сняжыны з'яўляюцца дачнікі, ад доміка гаспадара аджыялецца стары кудлаты сабака Жаўцяк, і, задраўшы ў гору галаву, доўга і абыякава брэма на ірахожых, стараючыся натадаць ім больш аб сваіх сабачых абавязках, чым напалохаць іх. Усім сваім выглядам ён гаворыць: мая справа брахаць, а ваша ісці і не зважаць на мяне ўвагі.

Адбыўшы павіннасць, Жаўцяк зноў, як толькі аддаляюцца дачнікі, бяжиць у сваю пасівельную ад сонца і даждоў будку і кладзенца на праляжатую да дошак салому. Рыпенне тармазоў аўтобуса выпрацавала ў ім умоўны рефлекс, надуланны якому Жаўцяк паўтарае такое свае аднастайнае сабачас служэнне на ірапягую цэлага дня.

Імя гаспадара Аляксей, але завуць яго ўсе проста Ляксеi. Язык у Ляксея тонкі і вузкі, як у птушкі, і иры размове заўсёды выскоківы з рота. І гаворыць Ляксеi з пейкім ирысвістам і прыспевам, кібы шчабечча варабей. Асабліва гэта праіяўляецца, калі ў слове трапляюцца лігеры "с" і "з": "сі-сябака".

Звонку Ляксеi таксама падобны на птушку, найболып на жаваранка. Нацягнушы нізка на вочы кепку, з-пад якой тырчицы востры, гарбаценькі, кібы дзюба, носік, маленікімі лізерымі вочкамі ён сірыкас на людзей і, здаецца, стукні хто-



небудзь у гэты час у далоні ці тунінагой, як Ляксей уміціць угору.

**Яд лідскіх** Ляксей звычайна ездзінь у горад прадаваць яблыкі.

**Луцоў** Сарты ў яго не вельмі зайдзросныя: ўсё папінка ці іншая кісяціна, а ну, і яшчэ гутая аргонаўка. Цану ён таксама не вельмі завышае, аддае міску яблыкаў за "зубра".

Расфурыраныя гараджанкі фанабэрysta адварочваюцца ад Ляксея, нібы баючыся запэнкаць сябе аб яго. Ягоны няголены твар, ілюгавы выгляд і гэты штуцины прысніст, суправаджасмы кволям фесэрверкам спонсы, як быццам абражаколь іх. Затое прасцейшыя людзі купляюць у Ляксея яблыкі ахвотна і з задавальненнем.

Неяк пажысты дачнік Нагорнік, як знаёмы з Ляксаем па насціках у адным аўтобусе, спыніўшися на стойкі, спытаў:

— Ляксей, што так ганна прадаеш свае яблыкі? На ўсё ж называюцца цэны, а ты?..

А я не буду павышаць. Мне абы хутчэй іх прадаць, бо пансуюцца... Мне трошы патрэбны на хлеб, а не яблыкі. Яблыкаў не наясіся...

Большая цана — больш было б трошай, — заўважыў Нагорнік.

— Купляль не будуць... — развёў рукамі Ляксей.

А чаго гэта ты не пабрыўся? Сёння ж свята... не адставаў Нагорнік.

— Брытваў няма.

— Як няма?

— Проста няма. Кожны дзень ва ўсё магазіны заглядваю і не бачу брытваў.

Ляхай жонка купіла б.

Сі-і-і... Я халасцяк.

— І што адрин-адным жывеш?

Адзін.

— А дзе бацькі?

— Паўміралі.

— І што, нікога-нікога болып няма?

— Ёсьць сі-сястра, але яна далёка, — са шкадаваннем прамовіў Ляксей.

— Як далёка?

— Дале-ё-ка... аж у Скідэлі.

— Дык хіба ж гэта далёка?

Дале-ё-ка... Я туды не засду. Гроншай няма.

— Прыйдзе калі?

У туу нядзелю бына, але мяне дома не застала. Яблыкі прадаваў.



Ад лідскіх  
муроў

Вось як...

Ляксю ўжо за пяцьдзесят. У маладосці ў яго не вельмі добра атрымлівалася з дзяўчатаамі — усе давалі ад варот інаварот. А цяпер ён стаў і зусім баяца жанчын. І нават прызнаўся ў гэтым Нагорніку.

— А ты не бойся іх, — падбядзёру Ляксея Нагорнік. Смела падыдзі, прашануць — і ўсё. А ўжо яе справа, як рашаць. Пойдзе то пойдзе, а не, дык не. Што тут зробіш?.. На прыкмене ўсё ж хто-небудзь ёсць?

— Есць адна.

— Ну вось. Не губляйся!

У гэтую нядзелю Ляксю ўдалося даволі хутка прадаць яблыкі. Ад грошай у яго нават крыху адтасырылася ўнутраная кіпеня пінжака. Вясёлы і ўбуджаны, ён пакінуў рынак і накіраваўся ў бок аўтобуснага прыпынку ехаць ламоў, але не прайдзіў і паўдараті, як заглядзеў на правай руцэ чаргу на піва. “А чаму б і мне не выпіць?” — прыкінуў сам пра сябе Ляксей. — Грошы ў мяне ёсць. Не так часта я і выпіваю піва”.

Ляксей напружыўся, каб прыгадаць, калі гэта было ў апошні раз, але так і не змог адкапаць у сваёй памяці ні таго дnia, ні нават таго года.

Ен збочыў з дарогі і стаў у чаргу. Чарга рухалася не вельмі хутка: піва моцна пепілася, б'ючыся аб дно куфляў, і прадаўшчына давала яму адстойвацца, а пасля яшчэ падлівала. Аднак Ляксей набраўся пярпення і моўчкі стаяў і чакаў. І ўсё было б добра, калі б не прыйшла “група захону”, пра якую Ляксей нічога не ведаў і якая дужа сапсавала яму настрой. Чалавек сем падвышніх дзесяткou агляdzeli чаргу, выбіраючы ў ёй самое слабае месца. І, як на зло, гэтым самым слабым месцам — звоном зазнайся ў ёй Ляксей.

Мажны і нахабны з “групы захону” хлацец пачаў упіскаша ў чаргу паміж Ляксесем і такім жи замардаваным, як ён, чалавекам, які стаяў перад ім і быў ужо амаль калі прылаўка. Ляксей сначатку ціха і асцярожна забурчару, загугніўшы нешта сабе над нос, а пасля не па жарт распішчаўся, рассвістаўся, даказваючы неспыта сваё з уласцівым яму абвостраным начуціём справядлівасці, але “захонік” рашуча адвеў локаты сваёй правай рукі назад, пасля разка сунуў яго пад нос Ляксею, амаль не стукнуўши, — і Ляксей змойк, “зік”. Ен аглянуўся назад, на тылы, спадзяючыся на падмацаванне, але тылы яго не падтрымлілі ні фізічнай сілай, ні нават словам. І Ляксю прыйшліся сцільница, праглынуўши крыўду, і янич з наўгадзіны стаяць, і чакаць, пакуль не выбера сваё піва “група захону”, ставячы на столік куфлі аж да тae пары, пакуль на ім



не аказалася ні аднаго "жывога" месца.

Нарэнце каля прылаўка анынуўся і Ляксей. Прадаўшчыца падпіхнула да яго поўны. з пеністай шапкай на версе, куфаль піва і нават спачувальна ўсміхнулася.

Ляксей з асалодай прыпаў да куфля і марудна, маленъкімі глыткамі піў свежас, ап'яніючае піва. Залпам ён не мог асушыць куфаль — гэта яму было не пад сілу. Ён і памалу ледзьве адолеў яго да канца.

Захмілсё, размякчэй Ляксей, свет для яго стаў ружовым, напоўніўся хараством. людзі добрымі, усмешлівымі, вуліцы і дрэвы прыгожымі. Навакольнае жыщё падалося райскім. На аўтобусным прыпынку Ляксей расхрабрыўся і заходзіў пеўнем. Ён ужо вёў сябе не так, як раней, калі амаль усіх прапускаў наперад, тулячыся ззаду, а рашуча расштурхоўваў натоўп і прарабіраўся да дзвярэй аўтобуса. У аўтобусе ён па-арлінаму акінуў позіркам пасажыраў, прыглядваючыся, ці няма сярод іх каго-небудзь знаёмага. Каля сярдніх дзвярэй Ляксей убачыў Аришулю, хутаранку, якая жыла за паўкілатметра ад яго дома і да якой ён калі-некалі заглядваў "на целявізар". Ляксей раптоўна азарыўся, кроў зайнічала ў яго жылах. Расштурхоўваючы ў бакі людзей, ён прарабіраўся да Аршулі...

— Асцярожна! — абурылася на яго пажылая пульхнай жанчына, якой ён наступіў на ногу.

— Нічога! Нічога! — сказаў Ляксей. — Вытрымаеш! Нахабства — другое шчасце. — ні з таго і з сяго дававіў ён.

Што нахабства — другое шчасце. ён гэта паспытаў на сабе, стоячы ў чарзе. Жанчына неішта яничэ сыпала ўслед Ляксею, але ён не рэагаваў на яе слова, а ўпартая прарабіваўся да Аршулі. Нарэнце дабраўся.

— Аршуля, ты? — штурхнуў ён яе ў бок. — Што, на рынку была?

— Не, да сына прыезджала.

— Аршуля, я цябे кахаю! — зноў ні з таго і з сяго залапатага Ляксей.

— Ты што, Ляксей? Напіўся, мусіць?

— Яй-богу кахаю! І хачу жаніцца!

— Сіхій, Ляксей! Людзі ж чуюць, смяяцца будуць.

— Няхай смяюцца. А што мне людзі?! Дык пойдзеш за мяне замуж ці не?

Ляксей яничэ доўга прыставаў да Аршулі нал смех людзей, і жанчына цік не магла яго супакоіць. А вылезлы з аўтобуса, ён не навярнуў дамоў, як звычайна, а пасняшыў следам за Аршулі і яничэ адной жанчынай, таксама хутаранкай, якая ішла побач з ёю. Ляксей у сваіх доўгіх штанах, з закасашымі



калонкамі, і такім жа доўтім пінжаку, з закасанымі рукавамі, у пакрыўленых туфлях, з вялізной пустой сумкай у руці ўсё забягаў наперад жанчын, запыльдаў *Ад лідскіх муроў* у вочы Аршулі і пытаў:

— Пойдзеш ці не?

— Адстань, Ляксей! Як цвярозы, дык маўчын, а як выпіў, дык прыстаети.

— Я хачу ведаць.

— Ат, адстань!

Аж за лесам жанчыны ледзьве адышлі ад сябе Ляксея. Але ён на гэтым не супакоіўся. Вярнуўшыся дамеў, ён пашпіў адну міску булёну Жаўняку, і, вынесши на двор, паставіў калі будкі, а за другую ўзяўся сам. Апаражкі ён імгненна, са смакам, бо адно, што прагаладаўся, а другое — піва прылало апетыту.


Выцер Ляксея вусны ручніком, паправіў перад люстэркам кепку на галаве і выйшаў да Жаўняка. Жаўняк усё яшчэ вяла нахіляўся над сваёй міскай і не хандеў есці. З сусенняга хутара, які размяшчаўся амаль побач і ў двары якога стаялі дзве імпартныя легкавыя аўтамашыны, даносіўся нах смажанай курыцы і дражніў апетыт Жаўняка. А тут, над носам, шароў халодны, нішчымны, пракісты булён...

— Ну што, шык не можаш кончыцца? — запыльдаў Ляксея у сабакі.

Жаўняк маўктіва надняў галаву і жаласліва, запытальнів глянцу свайму гаспадару ў вочы: "Абрыд мне твой булён... — гаварыў яго нозірк. — Кожны дзень адно і тое же... Ноць бы раз кавалак мяса прынёс".

— Ведаю, ведаю, — ірацыйваў Ляксея, — хочам мяса. Куриную б ножку, га? Але дзе я табе яе вазьму. Я і сам многа гадоў мяса не каштаваў. Ну, добра, Жаўняк, сперажы пакуль мой дом. Мажліва, каші-небудзь і мы важывем лепши, тады лепш і харчаваніца будзем. А зараз я пайду на цэлевізар, да Аршулі. Не сумуй, Жаўняк! Да вечара я вярнуся.

Ляксея мякка нахіліўся, пяшчотна і жаласліва абняў жонянімі Жаўняка за галаву і моцна напапаваў яго ў люб.





Ад лідскіх  
лічроў

# Леанід Віннік



\*\*\*

Што ашунчана доляй,  
Возьмеш — меней ці болей —  
сам,  
твайго не ўрвуць.  
Але ўсё ж не марудзь.

Красавік на заходзе  
Абцягнуў неба ў заміш.  
І дзяўчынка выходзіць  
Не на вуліцу — замуж.

Злосны, шчыры з аблічча  
(ты ж у злосных не вер!)  
Не заўжды, як паклічаш,  
Дык пазвоіць у дэвер.

Сном увойдуть прарочным,  
Уяўленнем ці з'явай  
і кахраняя вочы,  
і суседзі, і справа.



І найлепшай прыгоды  
Не заўважыл прыходу,  
І пралусніл праз руки  
Без лішняй лакуки.

Ад *людскіх*  
*муроў*

(Пераклад з расейскай мовы  
Дапуты Бічоль-Загнеставай)

\* \* \*

Не дацягненія  
да зоркі ў рассе.  
Над вялікім дажджом  
не нагрэши руки.  
Але штка  
адлётных гусей  
Не патоне  
у дажджы разнукі.

Рыбай шткі  
рукой не кранені.  
Хоць пакуль што  
чыспенькім ходзіі.  
Зорка зікніе  
ў жыцце на дне,  
Ты шукай - не шукай --  
не знайдзені.

Зорка зікна ўжо --  
не надняць.  
Напярнелі ў нолі  
пакосы.  
І табе ў начы  
не суніць  
Ні дажджы, ні вятры,  
ні слёзы...

(Пераклад з расейскай мовы  
Дапуты Бічоль-Загнеставай).





Ад лідскіх  
муроў

## Яніна Доіель



### Люблю цябе, мой край

І салаўны тай,  
І сіня аблакі,  
Люблю цябе, мой край.  
Азёрны, сінявокі!

Вясёлкавы дыван  
На лузе тым квядцістым  
І рапішні туман  
З ракою серабрыстай.

І ў полі васілёк,  
І сонца ў небе ясным.  
Вясёлым той куток.  
Дзя я радзіўся шчасным.

### Жыве Беларусь!

Жыве Беларусь! Дый жыве!  
Жыве мой радзімы куток!  
Мова людзей дый жыве,  
Хоць вораг іх жаліў у бок.



Жыве Беларусь! Дай жыве!  
Жыве чалавек болыл паўнека.  
І кожны крок чалавека!  
Усё, што, можа, жыве!

Ад лідскіх  
муроў

Жыве Беларусь! Дай жыве!  
Жывуць яе хаты і вёскі.  
І дзялтка, пад рухам рукі – жыве,  
Тады малі наставіць на снеданіс клецкі.

Жыве Беларусь! Дай жыве!  
І кожны беларус таму рады.  
Яна заўсёды жыве,  
Ці бедны ты, ці багаты.

Жыве Беларусь! Дай жыве!  
І дух святы ў ёй вітае.  
І той, хто не бачыў краіны мае.  
Яна штыра вас усіх запрашас!

## Дождж

Сонца яснае праснала:  
З неба хмарак не прагнама.  
Весь яны і грамадкою  
Пояць нас жывой вадкою.

Капае вада і лъеща,  
Траўка кожная смянецца,  
Бо ў вадзе патрэбу мае,  
Без яе ўраз засыхае.

Кветкі, быццам матылькі,  
Усе залоўкі паднялі.  
Дрэўны ў лесе, агародзе –  
Рады ўсе такой пагодзе.

Мокнуць елкі і дубы,  
Узнялі шапачкі грыбы.  
Выганяйце ў чоне статак;  
І кароўкам траў ластатак!





ад лідскіх  
муроў

# Юры Карэйва

## Мне Мова — Божым Словам

1. Напачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Богам. <...> 4. У ім было жыццё і жыццё было Святым людзей. <...> 9. Было Святое сапраўднае, Якое прасвяціла кожнага чалавека, што прыйхадзіць у свет. <...>. 14. І Слова стала плоццю, і ўсялілася ў нас, поўная мілаты і прауды...

*Паводле Яна Святога Дабравесіе.*

*Раздз. I.*

Мне мова — Божым Словам,  
мне слова мовы — Бог.  
І пам ад духа злога  
Яго наш Бог збярог.

Мне Слова — ад Скарыны,  
ад слоў святых яго,  
каб злыдні не скарылі,  
не спламяніў агонь.

Таму яно — Святое.  
Яго нам Бог славу знып.  
Хто памятаў пра тое,  
Той смела йшоў на крыж.

А хто зракаўся мовы.  
Той кару ў тым знайшоў,  
праклёнам пяруновым  
даўно на дым сыйшоў.

Святое ж моцы Мовы  
парушыць не змаглі.  
змагалі зноў і знову --  
і ўстала з гла, з замлі!



Ад лідскіх  
муроў

І слова з тла паўстала  
і паміж нас жыло ...  
Ды зноў прыйшла навала  
звяслі Яго на тло.

Ізноў, мой Божа мілы,  
ліхі прадажнік – хам  
груюча, што ёсьць сілы,  
ў Святое Мовы Храм.

Ен здзекуенца з Мовы.  
Якое ў Ім служу.  
ён прагне чорным словам  
спагацішь мне дунцу.

Не чуе иросьб, ні грозъбаў.  
што хмары ілюнъ з Нябес.  
Зліюнца мае просьбы  
з дажджом Христовых Слёз!

Ен мис з пакутных Ранаў  
дашле Свайго Святла..  
Я Словам на тыранаў  
паўстапу нават з тла!

15.06.98г.

\* \* \*

Не ўскрай дароті, не з камсня,  
не цернем – Словам узыходу!  
Хай пад святылом яго праменним  
гарыцы на тло, на дым залы дух.

Мне Слову здрадзіць – горш ад смерці:  
бо мову ж маші мне дала,  
каб даражай за ўсё на сисце  
на ёй малітва мне была.



д лідскіх  
муроў

Таму маўчаць не маю права.  
калі ў Святое злыдні тиунь,  
мне трэба злраднікам крывавым  
адкрыта ў твары зазірнуць.

Цяжкі Крыжовы шлях Хрыстовы  
дай, Божа, вытрымаць, ірайся.  
каб Твае слова — Прауды Словы  
зблесцім сэрцам данясі.

Я да Святла Твайго Прамення  
свой шлях між церняў пракладу.  
Не ў скрай дарогі, не з камення,  
а з сэрцаў Словам праасту!..

16.06.98г.

\* \* \*

... Ці скажа з вас хто,  
куды мне вяртанаца  
ад тых,  
што згубілі тут мову.  
сумленне і сцежку?

Пытаюся шляху ў людзей:  
гэты не ведае,  
той — гэтак сама,  
а той вунь  
хавае пад пахаю  
камень.  
бо ведае ж, пэўна!

Калі ж надступлю  
да яго хонь на крок,  
то ён каменем гэтым  
кінс мне ў голаў.  
Ці скажа з вас хто,  
куды ж мне вяртанаца?..  
11.06.98г.



\* \* \*

Будзе лізень можа самы мой леншы...  
Застанеца павечна ў тым дні  
Крок мой лёгкаў сплажкай няспешины,  
поўны раніцы і шышыні.

Ад *лідскіх*  
*муроў*

І адчую зусім нечакана  
паміж радаснай той нематы,  
як з души, бы з глыбінь акіяна  
выпльывае жаданы матыў.

І ў абеят гэтыя шыра ўлюбёна  
будзе ўсё ўжо ўва мне тут спяваць.  
будзе слёзным дажджом ліцца з клёнаў,  
росным сонцам над імі ўспілываць.

Што журыница над жнівенскай краскай  
па бытум — прыжадаю вясны!  
Ах, як трэба мне гэтаю казкай  
наталіць свас явы і сны!

Так азчайна адчуць сваю існаць  
і адкрыцца над пебам наўсцяж,  
каб усё запаветнае вызнан'е  
на піняхах незваротных жыцця.

І ўсміхнуща і ўспомніць, як колісь  
парываўся насілы з дуні  
перны верш, як ірваўся мой голас  
да ўсяго, з чым вітаўся ды жыў.

І да кроплі з табою зрадніцца,  
святым вымытая вышыння,  
каб сталіцца патхнення крыніцай,  
каб рунела радкоў збажына...





ад лідскіх  
муроў

# Святлана Кухарэвіч



\* \* \*

Мне штога не трэба, нічога.  
Мне не трэба чорных вачай.  
Чорных дзір і без гэтага многа  
У чарадзе бяссоных начэй.

Мне не трэба тых простых слоў,  
Што пяпчатаю абдымамоць!  
Мне не трэба балочых сноў,  
У якіх мае мары канамоць.

... Не магу без цябе! Не магу!  
Г ўдзень, і ўначы... Ты!  
Мне нічога не трэба. Мне не ...  
Мне нічога ... Палю масты.

І калі паўночнае неба  
Мянс абаў'е.  
Мне нічога, нічога не трэба!  
Хіба, рукі твае?!

20.07.98г.



Ад лідскіх  
муроў

## Гораду

I

Табе таксама не заснуць  
Сягоння ноччу, як і мне.  
Ты робіш выгляд, быццам спіл,  
Чакаені: ноч хай прыміне.

Сумуеш ціха. Не шумін  
Лістотаю дваровых дрэў  
І шорганием машынных шын.  
Маўчанне - твой самотны спеў.

II

Прымі мяне ў свае абыдымкі,  
Ўсміхніся мне неонавай рокламай,  
Сустрэнь на вуліцах знаёмых  
І дакраніся да майго пляча.

Я вып'ю слёзы з твайго твару  
І да рукі тваёй я прытулюся  
Шчакою. Нават не зауважу,  
Што не рука ўэта - сцяна.

04.08.98 г.

## Згуба

Растраціла цюле лета,  
Размяяла чамусці яго  
На мноства дробных манегак,  
Ды адна засталася ўсяго.

А цяпер мне ні сну, ні спакою:  
Сняцца, сняцца адны медзякі.  
Як жа здарылася такое?  
З чыёй нядобрай рукі?

Я вандную, вандную па памяші...  
Я шукаю, шукаю і...  
Усламіны заходзяцца болем,  
Што давядзенца траціць і іх...  
21.08.98 г...



Ад лідскіх  
муроў

## Дажджынкі

Людзі! Навонта вам зброя?  
Ён жа такі бяскрыўдны!  
Давайце, страляць не будзем  
Парасонамі ў паветра.  
Ён жа зусім маленькі,  
Хоча гуляць з намі.  
Дотык яго - знаёмства  
І запрашэнне ў госці.

\* \* \*

Я слухала мелодыю,  
Яна лілася з нсба  
Хвалямі летняга дажджу.  
Яна плыла на вуліцах  
І асядала ў лужынах.  
Незабыўны рytм яе  
шукайце ў гэтым вершы.

16.06.98 г

\* \* \*

Чалавек сядзіць на дарозе.  
Ён сціскае грудзі далонямі.  
Сцяною ільеца дождж.  
Жудасны крык пранізывае,  
Рассякае сцябліны вады  
Раптам ён змяніеца  
Істэричным смехам,  
Які пераходзіць у глухія стогны.  
На твары чалавека ўжо  
не дождж, а слёзы.

..Гэта роспіс жыцця на яго лёссе  
7.07.98 г.



# Вера ад лідскік муроў Пляцецкая

## Верасы

Вітаю, родныя мясціны.  
Дубы над Нёманам, лясы.  
І вас, грыбныя баравіны,  
Дзе запітваюць верасы.

Над імі рой пчаліны ўеша,  
Пахнє мёдам і смалой.  
І так пачасліва сэрца б'еша.  
Бы той далёкало вясной.

Даўно хацелася спаткаца.  
Дыван ружовы разгарнуць.  
Удосяль, смачна наўзыхацца,  
Пад хвойяй ў цінку заснучь.

І не магу ніяк расстаяца...  
Сняжынчакай лясной іду.  
І каб яшчэ разок спаткаца.  
Галінку верасу бяру.

Свой родны кут не забываю.  
Дзе дні дзяніства працяклі.  
Дзе Нёман плаўна коціц хвалі,  
І цветуть у лесе верасы.



*Ід лідскіх  
муроў*

## Турботы Зямлі

Вясна ў прыродэс верхаводзіць,  
Промні сонца шле ў дазор.  
Жаўрук свой срэбны спеў заводзіць  
З ўходу сонца аж да зор.

Гром, бы са столі калісаніца,  
На наваколі іракапіў.  
Каб не заспалася зямліца,  
Яе на працу разбудзіў.

А праны ў зямелыкі многа:  
Сагрэй зяннятка, прарасці  
Ды песці, як сынка малога,  
Пакуль успее надрасці.

А падраслі — ізноў турбота,  
Каб выспсё у тэрмін каласок.  
У зямелыкі - маці шмат работы,  
Каб ураджайны быў гадок.

## Браты

*(Легенда)*

Май, Сакавік, Красавік  
Паміж сабой жывуць не ў згодзе.  
Варожа, скажам напрамік,  
Легенда выспела ў народзе.

Я ўсё вам расскажу, як ёсць.  
Гэта было ў старыну сівую  
К Сакавіку імчыцца госьцы:  
Брат Красавік з сям'ёй шыбуе.

А Сакавік сквапшыга быў.  
Начуўши рапа лёскат костаў,  
Ен снежнай бурай завіхрыў:  
“Ты брат не езді у госьці болей.”



Мігуша многа вёсен, зім...  
Зноў Красавік да брата едзе.  
На гэты раз ужо адзін.  
Дэяцей пакінуў у суседзяў.

Ад *лідскіх  
муроў*

Браток, пачуўшы скрып саней,  
Распілавіў лёд, разліў і рокі.  
Не любіць ён радні сваій,  
Мабыць, харектар мас гэткі.

Сярэдні брат сустрэўся з Маєм,  
Малодшанькаму крыўду расказаў.  
Май брату роднаму паразіў,  
Каб ездіць у госці перастаў.

Браты з часоў тых даўніх не сябруюць,  
Набегі робяць, грабяжы.  
Са снегам ветры ў маі дуюць,  
У сакавіку ідуць дажджы.

## На адначыннак у “Нарач”.

Ехаў Янка адначынца. Жонка не пускала,  
Бо патуру Янuka здаўна разгадала.  
Нарач Вось куды заплыў,  
Янук вышівока.  
Громай мала зарабіў,  
Хапнуў у жонкі троха,  
Ды не странина, без бяды,  
Недзе пажыўлюся.  
А калі не, то што тады,  
За што пахмялюся?  
Калія возера Янук  
Даўно снацыруе.  
Рантам чус кроکаў гук,  
Можа пашанцуе.  
Азірнуўся, далігот, нейкае стварэнне.  
Апранута, не сакрэт, у добрас адзенне.





д лідскіх  
муроў

Ды лягнула, бы цяля. Яна паглядае.  
Божа ж мой, ды то ж Яна,  
Хоць не маладая  
Да жанчыны Янучок бокам, бліжай, бліжай,  
Нават паказаў значок чэмпіёна пыжаў.  
Ён стараўся, як мага,  
Спадабацца бабе.  
Баба тая, Качарга,  
Відаць, гроши мае.  
Не ідуць, ляцяць дзянькі,  
Янучок гуляе.  
Разам з Бабаю Ягой есць і випівае.  
За закуску і віно сама яна плаціць.  
Што ж! Няхай сабе. Дарма.  
Громай ў міне хваціць.  
Кажа Янучок: "Пасля, потым разлічуся".  
І падумала яна: "Можа абручуся!"

Надышоў алоніні дзень.  
Час дамоў збірацца.  
У кашальку яе рубель.  
Неяк змог скавацца.  
Да Янулі прэ, дзе жыў.  
Нара разлічыцца.  
А, яго і след прастыў.  
Ён дамоў імчыцца.

Ёсць яшчэ ў нас, па жаль, Янукі такія  
А бабу гэтую не жаль.  
Папягнуць бы кіем!





як лідських  
муроў



## Дзінара Мазітава

ТРЫЯЛЕТ 25.05.97г.

Сэрца - лёд, душа — вада...  
Халадзее ў міг яна ...  
Вось яна любоў твая...  
Сэрца — лёд, душа — вада...  
Хутка прыйдзе іх нара,  
Зіму -- гоніць да двара.  
Сэрца — лёд, душа -- вада...  
Замярзае ў міг яна...

ТРЫЯЛЕТ 2.05.97г.

Распушціла лета лісце,  
Разлілося па дорогах.  
Панагорна і паніца,  
Над страхой і над парогам.  
Распушціла лета лісце.  
Над пакосам і над стогам.  
Распушціла лета лісце.  
Разлілося па дорогах.



д лідскіх  
люроў

### ТРЫЯЛЕТ 2.05.97г.


Пад намі, людзі, ёсць і свет,  
І цемра, і поле пустое.  
Над намі, праўдаю звініць  
Дажджынка і неба святое.  
Пад намі, людзі, ёсць і свет...  
Зразумець цяжка такое.  
Пад намі, людзі ёсць і свет,  
І цемра, і поле пустое.

### ТРЫЯЛЕТ 4.05.97г.

Вечарам сумным адвесь занавескі,  
Глянь на паўночную блікнутую пляму.  
Ужо ўсё заснулі, і людзі, і вёскі,  
Бязмежнага ціхага неба --- палотны.  
Вечарам сумным адвесь занавескі.  
Зоркі з'яўляюща ў небе самотна.  
Вечарам сумным адвесь занавескі.  
Глянь на паўночную блікнутую пляму.

### ТРЫЯЛЕТ 3.05.97г.

Як добра ў цёплай хаце  
Зімоваю парой.  
На вуліцы марознай плачуць  
Дрэвы над карой.  
Як добра ў цёплай хаце  
Сядзець у цішыні адной.  
Як добра ў цёплай хаце  
Зімоваю парой.



### ТРЫЯЛЕТ 3.05.97г.

Ад лідскій  
муроў

Злусцца лютасны мароз  
Ахвяр жыцця не знае  
І вецер злосны ўміг, як раз  
Усё жыцце здувае.  
Злусцца лютасны мароз,  
Здалося, восень памірае...  
Злусцца лютасны мароз —  
Ахвяр жыцця не знае.

### ТРЫЯЛЕТ 3.05.97г.

За даляніядам, за аблокамі.  
Там, дзе канчаенца ўесь свет  
Жыве душа мая і спачывае  
Замкнуты ў ёй адзін наст.  
За гарызонтам, за аблокамі  
Схаваны вечны мой сакрэ.  
За гарызонтам, за аблокамі.  
Там, дзе канчаенца ўесь свет.

### ТРЫЯЛЕТ 3.05.97г.

Адзіноцтва — сімвал вечнасці,  
Несправядлівасці і зла  
Краіна гора і бязмежнасці  
Так блізка, блізка ты была.  
Адзіноцтва — сімвал вечнасці,  
Надзея да цябе сыніла.  
Адзіноцтва — сімвал вечнасці,  
Несправядлівасці і зла.



ід лідскіх  
муроў

### ТРЫЯЛЕТ 26.04.97г.

Восень... Змярцвела жыццё...  
 Сэрца раз-пораз снынясцца...  
 Не цячэ ў жылах кроў.  
 Душа адыхадзіць снянасцца.  
 Восень... Змярцвела жыццё...  
 Здасцца, святла ўжо не будзе...  
 Лісце з пізітам адносіць быштё  
 І за імі ў дагон бягучы людзі ...

### ТРЫЯЛЕТ 3.05.97г.

Сядзіць дзяўчынка ля акна  
 Справядлівасць ёй імя.  
 Душа і думка ў ёй твая,  
 Не сходзіць з вуснаў іх сям'я.  
 Сядзіць дзяўчынка ля акна.  
 Як добрая да ўсіх яна...  
 Сядзіць дзяўчынка ля акна.  
 Справядлівасць ёй імя.

### ТРЫЯЛЕТ 18.04. 97г.

Сняжынкі ціха падаюць на дол  
 І снег з нябачнай хуткасцю кладзенца  
 І ціха, светла, падаюць у далонь  
 І ад цяцца снег краплямі стасцца  
 Сняжынкі ціха падаюць на дол  
 Ўсе белай коўдрай накрыта.  
 Сняжынкі ціха падаюць на дол,  
 І неба цішынёй заліта.





Ад лідскіј  
муроў



## Ганна Маркевіч

\* \* \*

А мне так хочацца лятаць!  
Мне толькі б месяца рукој кранутца.  
А там - хоць зілчкай уніз упасці па замче!  
Але няхай кавалачкі святла  
У майм ізвячым сэрны застануцца,  
Бе мне ж так хочацца лятаць.

А мне так хочацца лятаць!  
Ды нехта наглядзіць і глуха.  
Нанэўна, вымавіцы: "Дурнуха!"  
А мне так хочацца лятаць!

Усё ж, мне хочацца лятаць.  
Хай хтосьці і бурчыць: "Юнацтва!"  
Што заняе гадоў прац -напіцаць?"  
А мне так хочацца лятаць!

Мне ж вельмі хочацца лятаць!  
І я не веру, што катысыці  
Я тага начуццё забуду  
І больш на зоры пазіраць не буду,  
І болыш не буду месяц выглядаць.  
І мне не скочацца лятаць.




і  
лідскіх  
муроў

## Мой прынёманскі край

Тут дзялінства маё  
праляцела імкліва,  
І мяне зразумес  
тут кожная кветка, бадай.  
Як люблю я цябс,  
мой дзвіносны і мілы,  
Мне навек дарагі,  
мой прынёманскі край!

Я стаю ў захапленні  
ля старас івы.  
Не адводжу вачай  
ад блакітнай вады,  
А за рэчкай, што стужкай  
узгоркі аввіла,  
У промнях сонца вясновага  
тонуль сады.

І не выказаць у словах  
пяшчоты і ласкі,  
Бо няма такіх слоў,  
і шукаць іх дарма.  
Мой прынёманскі край,  
ты — вясновая казка,  
І куточка мілей  
ва ўсім свеце няма!





# Алена Майсевіч

Ад лідскі  
муроў

\* \* \*

Хай гады напічае няўмольна  
На старой паліцы календар.  
Волыны застанецца вечна вольным  
Чалавек то ці зямлі аштар.

Магадосць працягненца да скону  
Толькі там, дзе ў сэрцы - вечна май.  
Дзе не засціць зайдзрасць хмарай чорнай  
Сонцам расквітнёшы небакрай.

Для таго ж, хто з прагнасці адвесчай  
Сонца пахавае ад людзей,  
На зямлі няма ніводнай рэчы.  
Што рабіла б сэрца маладзей.

На зямлі няма ніводнай моты.  
Што апраўдвали б людскую кроў.  
Чалавекам будзь да скону свету.  
Чалавекам! Нават між звяроў.

\* \* \*

Кахання хвілі звілі ў небыці.  
Таго, вялікага, адзінага ў жыцці.  
Што дарыць свет, нябачных воку зор  
І ахінае ўвесь зямны прастор,  
Што ажыўляе сорна для надзеяй,  
Што сустракаецца, на жаль, усё радзей.





## лідскіх муроў

\* \* \*

Чалавек – бяскрылас стварэние,  
Ды нябёсы цягнуць да сябе.  
Аж да нашых дзён з часоў стварэння  
Дорыць небу мары і імкнені  
Сілы аддае ён барацьбе.

Колькі лепшых ўжо сыноў, зямліца.  
Алдала ты небу назаўжы.  
На зямлі стаяць на іх капліцы  
Ды лятаюць душы на прывычны  
У небе, дні складаючы ў гады.

\* \* \*

Заварожвае твой пагляд,  
Сілы дорыць мле і імкнені.  
Пэўна, ёсьць каханія зямлі  
Там, у зоркавым сутарэнні.  
І адтуль дзве пары вачэй  
Іеракінцуць мост ираз пустэчу.  
Павалыней, здаецца, дячо  
Несуцьнія часу рэчка.  
Мы на зорным шляху ідзем,  
Не імлійца янич світанне.  
У нас так многа агульных тэм  
Для даверлівага маўчания.  
Ахінас бяскоасць нас  
І нясе, як на крылах, каханіе ...  
Ды вяртасця на Землю час,  
Каб паспесь ў жаўруковае ранне.





Ад лідскі  
муроў



## Волга Марцішка

### Чароўны сон

Лес зімой марознай  
У імгу адзеты.  
Саінь над небам зорным  
У чаканіи лета.

Спінь там дуб высокі,  
Успамінаў поўны,  
Сніць ён сон пра казку.  
Сніць ён сон чароўны...

Аксамітам траваў,  
Сонейкам сагрэты,  
І пануе ў лесе  
Залатос иста.

Зоры ясных кветак  
Дараць пах мядовы,  
Граюць тут вясёле  
Камар з камароўнай.

Светла як у лесе,  
Хорава і чиста!  
Вымыду ўсе галинкі  
Дожджык дмямсты.



| лідскіх  
муроў

У кожнай кроїлі роснай  
Сонейка іскрынца,  
Краскамі вясёлка  
Ў небе зіхацінца.

Радасцю сагроты  
Ітушкі ў паднябесі,  
Рыбы ў ціхай рочцы,  
І ліецца песня.

Камару — малойцу,  
Юнай камароўне  
Падарунак кожны  
Прынясці гатовы.

Жваныя ванёркі  
З залатых арэхаў  
Ладзіць ім для шлюбу  
Хуткую карэту.

А убор вясельны,  
Што як зоры йскрацца,  
Выткалі на краснах  
Павучкі — майстрыцы.

Вось на стол вясельны,  
Прыняслі на крыльцах  
Тры калоды мёду  
Пчолкі — працаўніцы.

Ягадак духмяных  
Поўныя шляцёнкі  
Назбірапі ў лесе  
Балаболкі — сойкі.

Яблык ды грыбочкаў,  
Грушаў, сліў і вішань  
Прыняслі на голках  
Вожык ды важыха.



Ад мідскіх  
муроў

Весяліца госці  
За столом багатым,  
На пяньку хваёвым  
Над дубовым шатам.

Ды спяваюць песні.  
Граюць ім музыкі —  
Конікі ў травах,  
Жаўрукі над жытам.

А як сенца сядзе  
За лістоту дрэваў,  
Салаўі залъюнца  
У чароўных спевах.

Светлякі, бы зоры,  
На дубу заблішчуць  
У казачны прасторы  
Сітам таямнічым.

І зазяе стары  
Дуб агністай краскай,  
І ўзляціць у неба  
Ён на крылах казкі.

І каханне прыйдзе  
У гэты лес чароўны.  
Дзе вяселле граюць  
Камар з камароўнай...

3.12.96г.





Ад  
людскіх  
мироў

# Алесь Мацулеўіч

## Наперад, толькі наперад!

Было ў Антося неўгамоннае жаданне: яму вельмі хацелася навучыцца катана ў ровары.

Многія яго аднагодкі ўжо мелі свае равары і каталіся на іх у двары, задаволеные, махалі адзін другому рукамі, весела крычалі, рагагалі, стараючыся абагнаць свайго спаборцу. Гоман іх не сціхаў да познай ночы, і ў цёплай летнай цішыні кожную хвіліну раздаваўся тоненкі звон – гэта ад спецыяльных званочкак, што прымайстраваны да кіраўніцы ровара. І ад звону гэтага Антося становілася вельмі цікава і адначасова сумна. Сумна, таму што не меў свайго ровара.

Кожны дзень сі выходзіў на двор, стаяў і глядзеў ад печага рабіць, як катана ўсёліла хлапчукі.

Лінічкы адзін з іх, Колька, прарапаваў Антося пракаціца вакол двара. Сначатку сам ираехаў чатыры кругі. Антося гэта вельмі зацікавіла, і ён, нават не даўны хлоніу злезіці, падбет і схапіўся за ярка-чырвоную, з чорнымі пластмасавымі насадкамі, кіраўніцу.

— Зараз я паспрабую, толькі не ламаштагай мене, ламовіліся?

— Ды, калі я нябес падтрыміваць не буду, то ты на месны звалішся разам з роварам! — насмешліва сказаў Колька.

Антося пакрыўдзіўся, але ўсё ж такі весела і з выклікам кінуў гаспадару всласінеда:

— Гэта мы яшчэ наглядзім! Нуспрі!

Колька, усіхічысьці, злез, а Антося адразу ўхапіўся за ровар і закінуў правую ногу за сядzenie.

Як толькі ён ускочыў на сядzenie, адараўшы абедзве ногі ад зямлі, ровар рэзка нахіліўся ўправа і, дзышкуніўшы, пімякнуўся на асфальт. Антося паспесіў абанерціся на токаць, балюча абалдраўшы яго. Потым як жук, перавёрнуты набок, выпаў з-пад ровара.

Словы Колькі спраўдзіліся, і гэта было найблажчай за ўсё.

Пасля гэтага здарэння Антось саромеўся выходзіць на двор і моўчкі глядзеў і раз акно, як шалёна забаўляюцца, робячы розныя віражы на раварах, яго равеснікі. “ Нічога, вось навучуся, не горш за вас буду сэздзіць ”. — думаў ён.



Але як можна навучыцца, калі няма свайго ровара?

І тут Антось усномній, як аднойчы ў вёсцы лазіў з бацькам на вылікі і сярод рознага ламачча, жалеза, ста- *яд лідскіх* рой выжаклай саломы бачыў, як тарчыш вялікае пярэдніе *муроў* хола і кіраўніца ровараа. Праўда, гэты ровар быў прызначаны для больз дарослых і напрактикаваных у яздзе, чым Антось. Але не зацікавіў ён тады хлоцца – звычайнай жалязяка, з-за якой і так нызручна лазіць па вышках.

А зараз вось яму вельмі хацелася, каб бацька паехаў разам з ім у вёску і навучыў катацца на гэтым ровары. Гэта ж сапраўдны ровар, не якая-небудзь цацка, што настаянна ломіцца. Натакім і па горадзе не сорамна ездіць! Антось будзе берагчы, даглядаць яго, толькі б хутчэй займець.

І ў вёсцы ніхто не будзе смяяцца з цябе, калі ты будзеш валіцца разам з ім. Гэта толькі спачатку, а потым бацька навучыць. Ён жа ўмсে і ён таксама вучыўся.

Антось расказаў іра сваё жаданне бацьку, і той згадзіўся. У яго якраз з наступнага тыдня пачынаўся водпуск, і яны маглі цэлы месец быць у вёсцы. Бацька меў свой "Масквіч", і таму ровар ужо гадоў дзесяць, валяўся на вышках без сіравы. Чаму б не даверыць яго свайму сыну?

І вось даўгачаканы лзень наступіў.

Антось, нераноўнены радасцю, нецірківа тантгайся ў каморы калі старых дашчатых драбінаў, час ад часу тримаючы іх, каб ненарокам не ўпалі і, высока задраўшы галаву, усё глядзэў угару – калі спусціцца з вышкай бацька з роварам, які ён так чакаў.

Спачатку з цёмнай квадратнай адтуліны ўверсе паказаліся ногі. Яны сталі марудна пераступаць уніз па дошках драбін.

— Трымай моцна, Антось! Не адступай! — загаварыў нарэшце бацька. Ён цяжка крахтаў і вельмі марудна спускаўся. Паказалася чорная спіна, прысыпаная нейкімі апілкамі, потым галава. А над гатавой бацька асцярожна трymаў ровар. Так, вялікі гэта быў веласіпед! Вось чаму бацька так крохча! Адныя колы ўражвалі сваімі памерамі.

Бацька дрыжачай рукой хутка працягнуў Антосю чорны кіпеніны ліхтарык, якім свяціў на вышках, а сам акуратна апусціў ровар на зямляную падлогу і прысланіў да драбінаў. Потым доўга аддыхваўся, змахваючы густы пот з іяба. А пачасціў Антось адразу стаў кранаць, мачаць, разглядаць ровар, асвятляючы ліхтарыкам кожную дэталь.

Веласіпед быў увесе запылены, і цяжка было ўстанавіць яго колер. Нейкі брудна-жоўты, крыху пашарпана. Ад сярэдзіны задняга кола да нядалаў быў прыцягнуты спецыяльны ланцуг з зубчатымі краямі. Збоку сядзення прыладжана нейкая



маленькая чорная суматка на кнопцы. У ёй Антось  
знайшоў гаечны ключ. З другога боку ўстаўлена ящчэ  
*ад лідскіх* одно прыстасаваше помна. Гэта такая асаблівія  
*муроў* трубка з поршнем, якая напампоўвае паветрам пынку.  
калі яна прараб'ецца.

Ёсьць яничэ маленькае круглае люстэрка задняга віду, і  
званочак таксама ёсць.

Ззаду і спераду – маненькія, як люстэрка, кругляшкі з нейкім  
незвычайным сесчтым шклом: чырвоны і белы. Гэта, бацька  
кажа, смаасаблівия фары, каб у цемнаце не сутыкнуцца.

Словам, каштоўная реч!

У той жа дзень бацька абмыў веласіпед ад пылу, змазаў  
пядалы, да бляску працёр кожную яго частку.

І стаў ронар, як новы: жоўты, вялікі, увесеь блішчыць,  
кіраўніца. Ібы моніні і дужыя рогі, сядзенне высокае – Антосю  
цяжка на яго залезці. Выраіны бацька апусціць сядзенне  
значна ніжэй. Так і зрабіў. Цяпер сынку зручна было на ім  
сядзець.

Пачаліся першыя трэніроўкі.

Спачатку бацька ўвесеь час быў побач: моцна і цярпіціна  
трымаў ровар, калі Антось сядзеў і наўпойнена круціў педаламі.

– Гледзі на дарогу, сынок, і не напружвайся. Стараіся  
сядзець роўна, — раіў бацька, ідуучы ззаду і падтрымліваючы  
ровар адной рукой за багажнік, другой – за кіраўніцу.

Антось як мог круціў педалы, стараіся глядзець уперад,  
выпрамляіць, як струнка, але калі бацька адпускаў яго ровар  
адразу, як на сігналу, нахіляўся набек і падаў. Гэта вельмі  
злавала Антосю.

Калі адчуваеш, што падасні, адразу здымай ногу з  
пядалы і ўпрайся ёй у зямлю – тармазі, — вучыў бацька.

Антось, атрасаючы пясок і лісце са штаноў, уставаў і  
пачынаў усё зноў.

Хутка ён перастаў злавацца, калі падаў. Бацька казаў  
яму, што і сам некалі не раз разбіваў нос: накуль не навучыўся  
ездзіць, і ніхто ў той час не ішоў за ім і не падтрымліваў.

Антось уважліва слухаў і стараіся кіраваць веласіпедам  
так, як кажа бацька.

Вучыўся ездзіць Антось на лясной сцежцы, таму што яна  
была мешч ухабістай і на ёй можна было схаць доўга-доўга, не  
зварочваючы.

Дзень за днём ён адчуваў сябе на сядзенні ўсё болыні  
упропіненым. Бацька ўжо не хадзіў за ім ўвесеь час, а зрабіўши  
некалькі кроکаў адпускаў, і Антось ехаў самастойна спачатку  
мстр, потым два, потым ляць, а потым усё болей, болей. Калі



адчуваў, што ровар нахіляецца, адразу тармазіў, як вучыў бацька.

Хутка ўжо Антось мог паварочваць і самастойна *Ад лідскіх муроў* садзіца на ровар.

— Добра. Толькі не забывайся сваечасова тармазіць, —  
гаварыў бацька, а сам пільна сачыў за сынам.

Ішоў апеніні тыдзень воднуску.

Антось навучыўся праезджаць вялікія адлегласці, і балька ўжо не дапамагаў яму нават кранацца з месца.

Але хлопца стала раздражняць тое, што бацька так уважліва назірас за ім, ідзе да яго, калі ён затармозіць, і аднойчы ён сказаў:

Тата, мы дамовіліся, што ты ўжо не будзеш мяне пільнаваць! Са мною нічога не здарыцца. Я ж еду толькі праз лес, а па гэтым лесе рэлка калі ходзіць або ездіць. І я сам магу прыйсці да хаты. Я не заблуджу, не бойся.

Бацька доўга думай і нарочы згадзіўся не пільнаваць Антося. Куды ён заблудіць, ды і хто да яго якую справу мае? Вернецца і сам, раз такі смелы.

І Антось падзякаваў за гэта бацьку, і ўсё ж гакі панрасіў дашь чэснае слова. Бацька даў чэснае слова. Хай ужо ў апеніні дзень воднуску Антось сам да яго вернецца.

У нядзелью раніцай Антось з бацькам выранилі паходзіць па лесе, памукаць грыбоў. Вянуліся яны з пахвальнай здабычай: чатырнаццаць баравікоў, сем сырасжак, тры падасінавікі. Бацька быў вельмі задаволены і з узнятым настроем. Добра правёў водпук: сына вывучыў на ровары катанацца, страху на гумне ісракрыў, суседзям на агародзе дапамог, а тут яшчэ столькі грыбоў разам з сынам прынёс! Чаму б не радавацца?

І Антось быў не менш задаволены. Сёння бацька дае яму магчымасць заехаць далёка-далёка і не будзе за ім глядзець. І будзе Антось катанацца, колькі яму захочацца.

У горад дамовіліся вяртапна толькі ў шэсць вечара. А зараз яшчэ поўдзень. Антось яшчэ наездзіща ўволю!

І вось Антось ужо на лясной спежцы.

Ён паспесіна ўзлазіць па скрыпуче сядзенне і зноў жартоўна паказвае бацьку:

— Адразу, калі крануўся з месца, ідзі дахаты і пе надумай цішком за мной ісці!

— Добра, я ж напярэладні табе чэснае слова даваў, —  
згодна кажа бацька і пакорна паварочвацца ў бок гумна.

Антось, перапоўнены радасцю, шпарка круціць педалы,  
глядзіць унірад і ідзе ўсё далей і далей у глуб леса. Ён



залаўлены, што за ім ніхто не наглядае.

Вось усё гуцічэй і гуцічай робіца па абодва бакі.

*Ад лідскіх муроў* Значна звузілася сцежка. Хутка праносяща папуры дрэвы. Узбуджана крычаць недзе сарокі. Пахне хвойяй, застаялай вадой.

Вось прамільгнула з левага боку шэрая будка лесніка.

Вось галіны нямоцна шморгаюць на щаках, і Антось на некалькі секунд прыплюшчас вочы.

Потым дрэвы паступова расступнаюцца і сцежка зноў робіца больш широкай.

Антось стараеща з усіх сіл сядзець проста, ён не хоча тармазіць. І тут заўажае, што лес пачынас радзенць, відаць ужо за рэдкімі дрэвамі густое поле. Да поля Антось дагэтуль яшчэ не даязджаў, і таму яшчэ болей узрадаваўся.

Скончыўся лес. У вунах засвістаў вечер. Дрэвы змяніліся густымі сценамі жытa.

Недалёка прагрукаў камбайн, Антось толькі краем вока заўважыў яго чырвоную кабіну. Не было часу спыняць на чым-небудзь увагу, трэба глядзець наперад, на дарогу. Наперадзе праз якую хвіліну зноў паказаўся лес.

Рангам з-пад кола, спалохана шчабечучы, выпархнула чародка нейкіх вельмі маленьких ігушак, але Антось ужо ні на што не звяртаў увагі. "Наперад, толькі наперад!" - крычала ўнутры яго.

Уехаў у незнаёмы лес. Сцежка стала далей нейкая пыльная і пыл ужо ўздымаўся з-пад колаў веласіпеда.

І тут да Антося стаў даносіца спераду шум машины. Потым наказалася сама машина - некай незнаёмай маркі, сіняя, з цёмным лабавым шкітом, яна паволі рушыла насустрach, таксама ўздымаючы пыл.

Антось спалохаўся, але стараўся не трапіць раўнавагі. А машина рушыла ўсё бліжэй і бліжэй. Хлопец надумаў, што ўжо не паспее аб'ехаць машину. Занадта блізка яна была.

Ад гэтай думкі Антосю зрабілася зусім не на сабе. Кроў ударыла яму ў скроні і нічога больш не памячы. Антось куляй саскочкай з ровара і скочаўся ў глыбокі роў. Скочваючыся, мопна разадраў ітчаку, руکі і падбі калена аб неспіта цвердае.

Ужо лежачы па дле ірва ён скрэз востры боль пачуў, як спынілася машина, як адчыніліся дзверцы, як нехта вылез і непрысменным голасам сказаў:

О, няўдаліца! Нават паварочваць не ўмее, а ўжо на лясах катаецца! Такі каштоўны ровар чуць не раздышыц!

Чыйсьці другі голас радасна прапанаваў: - Гомік, гэты веласіпед шмат кангус! Ты ж так хацеў надзарабіць! Давай



Ад лідскіх  
муроў

наглядзім, можа, ён сапсаваўся?

— Ды не, цэль!

— Тады бяром!

Антось, начуўшы апошнія слова, адразу ўскочыў на ногі. Правас калена моцна базела, і пяжка было зрушыцца з месца.

Не, ён нікому не аддасць свой ровар! Ніхто не пасмее яго прости так узяць і звесці! Антось гэтага ніколі не дазволіць! Ён не пабайцца! Хай драпаюць адсюль на сваёй машыне, дзе заваяў!

Сціснуўшы зубы ад болю і злосці, Антось стаў, карабкаючыся ўверх, выбірацца з ірва. Ён не звяртаў ніякай увагі на свежую кроў, якая густа ішла з разадранай пічакі, не звяртаў увагі на чэпкія кусты і на абвалываючыся пад ногамі пясок, на непрыемны хруст пашкоджанага каленага сустава. Злосць перапаўняла яго ўсяго, падаўляючы аношні страх.

— О, ды тут поўны камплект, і помпа ёсць! чуліся галасы.

— Глядзіце, і гаечны ключ прыхапіў, механік смаркатаў!

— Гаспадар які! Давай, Віця, адчыній багажнік. Треба нам гэты драндулет хутчэй засунуць і змывацца!

— Я вам зараз засуну! злосна шаптаў Антось, выпаўзаючы з ірва.

Убачыўшы нарэшце злодзеяў, якія вывічуаюць яго ровар, Антось адразу пахаладзеў, цела яго закалацілася, твар, вымазаны ў пясок і кроў, пабялісёu.

Калія машины стаялі трох высокія і мажныя хлопцы - гадоў на васеннянцаць - дваццаць. Адзін, з голай і моцнай загарэлай спіной і ўскудлічанымі валасамі, ужо адчыняў багажнік машины. Мабыць, з возера едуць, або педзе недалёка пікнік ладзілі. Другі, такі ж загарэлы, толькі ў зялёнай майцы з пейкімі не нашымі надцісамі, ужо падымаў ровар. Трэці, у цёмных акулярах і ў белай спартыўнай майцы, дапамагаў яму, падтрымліваючы задніе козы. Абодва саплі, як быкі, і ціха паяліся.

Вось ужо ровар асцярожна запіхваюць у багажнік.

Антось надніяўся ва ўвесь рост у пяці кроках ад хлопцаў і, як мага мацней, закрычаў:

— Не чатайце!

Голос яго дрыжаў, уздрыгвала і галава на худзенькіх плячах. Абалраныя кулачкі моцна спіснуліся. Са шчакі ўсё яичэ цякла кроў.

Тыя, што засоўвалі веласіпед, аглянуліся, і адзін з іх той, што ў акулярах – насмертліва і жорстка сказаў:

— Што? Ты ўжо вылез? Лезь назад і адпачывай, смаркач!

Цяпер гэта ровар Толькі!



А статнія два, убачыўши замурзаную і абліданую  
постаць Антося, гучна зарагаталі.

*Ад лідскіх* Антось стаяў не варушачыся.

*муроў* — Ты што, не чуеш? — спытваў “новы гаспадар” ровара і  
стаў набліжацца да сіaloханага хлопца, --- каціся назад  
у яму, ровар зараз мой!

Антось працягваў нерухома стаяць, гледзячы іроста ў  
чорныя акуляры ашалеламу злодзею. А той стаяў у баку і  
үсміхаўся.

Толік тым часам падышоў вельмі блізка і з усяго размаху  
штурхнуў хлопча ў грудзі. Антось, як не стараўся ўтрымліваць,  
зноў пакаціўся ў роў. На гэты раз ён мочна рассек нос і  
разадраў кашулю.

Захлынаючыся слязымі і крывью, ён ляжаў ніцма і шантаваў  
самыя страшныя іраклёны, якія толькі ведаю. Няужо ён больш  
ніколі не ўбачыць свайго веласіпеда?

— Парадак! — пачуўся зверху голас.

— Драпаем хутчэй! Можа, ты гэтага смаркача забіў?

Халера з ім, едзем! — закамандаваў той, каго звалі  
Толік.


Пачулася, як бразнулі дзверцы, як завялася машына і  
кранулася з месца, як аддаляўся яе гул, такі страшныі і  
прыкry.

У хуткім часе ўсё запіхла.

Зноў таямнічая цішыня надышла ў лесе. Толькі вяршыні  
лэрэй ціха-ціха шапацелі, калышучыся прадвяшчалі пахала-  
данне. Недзе далёка пракрычала сарока.

І яшчэ спакойнуюю цішыню парушалі глухія ўсхліпванні і  
дробінья дрыжкі, маруднія няўпэўненія крокі і трэск сучкоў  
над нагамі — гэта юношы дахаты хлонен, у якога толькі што  
адабралі тое, што ён так чакаў. Шматкі кашулі матляліся на  
ім ад узмасці ўшагася ветру. Правая нага паставіна саскок-  
вала. Худыя плечы дрыжалі.

Збіраліся хмары. Трэба хутчэй вяртакца дахаты! Зараз  
можа начацца мядын дождж.





Ад лідскіх  
муроў



## Марына Масла

### Ефрасінні ў Палацак

Мая дарадца, мая сястрыца,  
Хачу табе я паклайцца.  
Так наслайліся стагоддзі,  
Ішто цяжка нам адчучы прыплоддзе  
Святых надзеяў тваіх і мараў.  
Ды хойніць! Хойніць ужо ахвяраў.  
Даруй жах гэтае дриметы,  
Бо сярод рокату грымотай  
Мы ўсёгкі здолъныя адчуць,  
Што нас у лепшиае вядуць  
Любvi гаючыя прамені:  
Мы ўсё менш кідаем камеліі.  
Калі хто нас і абражает,  
Дарэмна часу не губляем,  
Бо толькі той павагі варты,  
Хто на святыю ідзе ўнарты!  
Мая дарадца, мая сястрыца,  
Не дазвалай са шляху збіцца!



## Ад лідскіх муроў

\* \* \*

Паміж намі гады і стагоддзі,  
Дзьмуць сівыя вятры ў нягоддзе.  
Ды, чым больш я з Табой размаўляю,  
Повязь гэтых вякоў адчуваю,  
- Годзе! Просінь сусвет у адчай.  
- Будзе! Кажа паэт і чакае.  
Што чакаць? Не будзіце маўчанне.  
Лепиш наслухайце ні ў хватяванні,  
Бо цяпер каласуецца жыта,  
Значыць - спес і блізка прыбытак!  
А астатняс, як далаўненне,  
Калі чыстае наша сумленне.  
Важкасць думкі такой адчуваю,  
І на сэрцы ні кроплі адчаю!

## Я.Купалу – да 116 угодкаў

Купалу днімі шанавалі,  
Аб яго лёсе ўспаміналі.  
Калі пачула “загадка смерці...”,  
Гатова ўраз была намерці.  
Відаць, адзін быў без падтрымкі.  
Пакуль са злосцю ў абдымкі  
Сплялося наша раўнадушша.  
Ты ў нябыт? У нябесы рунты!  
Гучаньць купалаўская песні  
Үлетку, увосень, напрадвесні.  
Ну, а калі зіма ступае,  
З ёй дух Купалы спачывае,  
Каб зноў набраўшыся той моты  
Ўсе дзяўчата нашы й хлопцы  
Купалы песні падхаплі,  
І край аддана свой люблі.  
Каб шанавалі сваю мову  
І збераглі яе асновы.  
Каб нам свяціла спадчына,  
Нібы ўсмелка матчына!



## Адаму Міцкевічу

Ад лідскіх  
муроў

О, не мой ты, Адаме,  
Не твая я, Марыся...  
Дык чаму ж праз стагоддзі  
Намы думкі сышліся?  
Ву, што ялчэ не зроблена табою,  
Чаму твой позір скованы тугою?  
З Радзімаю прыйшлося развітагаца,  
З каханаю не часта сустракаца...  
А ці было ўсё гэта, наш Адаме?  
Прайшлі дзве сотні год,  
А ты ўсё з намі!  
Сапраўдная любоў заўжды прамсніць,  
Яе ніякі час не зменіць.  
Пульсую зараз у крыві юначай,  
Ці хіба можа быць іначай?  
Даю зарок - табе заўсёды дваццаць,  
Калі ты здолны ўдзячнасцю вяртацца.  
І мужнеюць Адамы,  
Прыгажэюць Марысі.  
Ты нам сэрцы, як храмы,  
Асвятляеш пакрысе.

## Бывай, дваццатае стагоддзе

Бывай, дваццатае стагоддзе.  
Спрачанца нам с табою годзе.  
Усяго хапіла, шчэ з ліхвою,  
Але гаючаю вадою  
Зноў напаўняюцца крыніцы,  
Дзе можна ў стоме прымыніцца.  
Святлеюць твары, праменяць вочы.  
Ды толькі горкі лёс сіроцы  
Нам не дae спакойна спаць:  
А што ж нашчадкам перадаць?  
Бывай. Дваццатае стагоддзе...  
Мы апранаемся па модзе.  
Ды не ў камодзе, а ў душы  
Важней за ўсё, што там ляжыць.  
Нам трэба вельмі асцярожна  
Данамагчы сцяблінцы кожнай  
Узняцца ўверх пад мірным небам,



## Ад лідскіх муроў

Каб была шчодраю зямля  
Насуперак Чарно - былям!  
Няхай наступнае стагодзіс  
Дабра і іншасця болыи прыплюдзіць!

## Мова

Ты легендарнай Атлантыдаю  
У сусвет гісторыі глядзіш.  
Але не бышь табе забытаю,  
Бо ты з пластоў зямных бруаш.  
Яднаеш сэрцы чалавечыя,  
Лагодзіш, душы іх і час,  
Нічога, што так пакамечана,  
Паразуменне - лепшы прас!  
Гляджу ўдалачынь, ужо ўсход ружавее,  
Святлее, бліжэе, пяе.  
Вось гэтак і слова дужэе, спілее,  
Мацуе вытокі свае!

## Даруй!

Ізиоў сказала штосьці неўпапад,  
Але мяне даруюць твае вочы.  
І гэты незвычайны лістапад  
Нас разлучаець зусім не хоча.  
Усё ўжо, здаецца ў былым,  
Ды сушышаюць лепшыя імгненні.  
Вялікае пазнаеш у малым,  
Каханне не паставіш на камені!

## Восень

Я хачу, каб ніякі туман  
Не заславу нам да іншасця дарогі,  
Каб размытаа дажджамі абман,  
Зніклі ўсё перашкоды, трывогі.  
А пакуль апускаецца восень  
На зямлю і ў сэрцы людскія,  
Няхай будуць інчалівымі лёсы,  
Што выношваюць мары святыя!



Ад лідскіх  
мураў

## Святое маўчанне

Ты мес нічога не кажы,  
Бо я даўно ўжо на крыжы  
была, была не раз распята?  
Хіба дарэмна хтось сказаў:  
Ну, нібы з крыжа знята".  
Так, тыя, хто ўратавалі,  
Не проста так мяне здымалі:  
Не ўсе ішчэ зведала я муки,  
Не абдымалі твае руки  
Мяне пяшчотна і ласкова.  
Дзе смак разлукі так гаркава  
Унарты зноўку праступае,  
У чаргу за шчасцікам вяргае.  
Я раскрыжу свае руки,  
Каб шчаслівей жылы ўнуки.  
Ты мне нічога не кажы,  
Для сэрцаў роднасных няма мяжы.

\* \* \*

Мы живём на адной зямлі.  
Адчуваеш? Яна знямсіа!  
Тут віхуры снягі мялі,  
І ад гора зямлі самлела.

Дапаможам устаць з калені  
І паверым у сілу неба.  
Кліча час нас да перамен,  
Яго трапіць дарма не трэба.

Што мы дзелім зямлю бацькоў,  
Продкаў нашых жа кроім душы!  
Так, набіўши шмат сінякоў.  
Беларусь мы сваю задушым.

Азірніся, прыстань, узваж,  
Хай прыступкі метро "Нямігі",  
Як натоўпу сляпы віраж,  
Стануць у горы апошнім мігам!

Мы живём на святой зямлі...





Ад лідскіх  
муроў

# Пётр Макарэвіч

## Хай без мяне ...

Драмаў з наганам пад шаушкай.  
Трымаў ля боку аўтамат.  
І грыф “зусім сакротна” птушкай,  
Нібы на крылах, уздымаў;

Валлё ад ныхі распірала:  
Здавалася, я - пун зямлі! ..  
Вясны ачмуранай навалу  
Гады разважнасці змялі.

Не друз стукацтва - дынамітам  
У нутро мне мужнасць залягla:  
Заўжды ўзрываюся адкрыта.  
У твар, не ўпотай з-за вугла.

У пазіі сцвярджую годнасць:  
Хай сонцам свечяцца радкі!..  
Хай без мяне ў пагонах подласць  
Тчэ павуцінныя кругі.

## “Пара завесі дрот у лыч начальству!”

Развесці хвацкія вусы  
На хутары ячменны колас.  
У дакалгасныя часы  
Тут гаспадарыў бацькаў голас.

Калі з казой --- не раз у год --  
Калі вуглоў каморнік шастаў,  
Крычаў: “Пара завесі дрот  
У лыч Тарноўскому начальству!”..



Ад лідскіх  
люроў

Маўчыць тых дзён гвалтоўны зброд ...  
Зямлі ў балцкі — два арцыны ...  
І ў дзесяць сотак агарод  
Цяперака абуза сыну.

Каб пустазеллем не здзічэў,  
Засейвае яго ячменем.  
І не касой ужо пячэ  
Камбайн уміг амалоціць зэрне!


Чаму ж шчыміць каторы год  
Души збалелае сялянства  
Той крык "Пара завесці дрот  
У лыч Тарноўскаму начальству"?..

## Горад мой любімы

Горад мой любімы!  
Гронкамі рабіны.  
Быццам і не сеяў вораг чорны дым.  
Карпусамі грас  
Сонца небакрая -  
Ўсё цвіце наўкола пічасцем залатым.

Замак пад блакітам  
Маладзее з Лідай,  
Светлае каканне дзе і я знайшоў.  
Што за чарапіцы  
Нацы маладзіцы  
Наланяюць сэрца песнямі, душой.

Горад мой раздольны!  
Ты, як Нёман вольны.  
Ордонамі зорак неба над табой.  
І адну з іх - ордэн  
"Знак пашаны" горда  
Носіць Ліда -горад старжытны мой.





Ад  
лідскіх  
муроў

# Міхась Мельнік

## Сустрэча з лесам

Калі садзіцца вечар на вяршыні  
Зачараўаных цішынёю дрэў,  
Прыходжу ў лес. нібыта ў дом  
гасціны,  
Дзе чалавека шчырага сустрэў.  
І пачынаю цёплую размову  
Іра тое, што так моцна  
    ўсхваливала,  
Стараюся знайсці такія словаы,  
Каб спагаднітым ўсё навокал  
    стала.  
Стараюся не пакрывіць душою,  
Каб ўсё жывое тут павесялела,  
І прычашчаюся лагоднасцю лясною.  
Каб падабраць на гэтым свече белым.  
Калі садзіцца вечар на яліны  
І цішыня на роздумы наводзіць.  
Прыходжу ў лес. нібыта дом  
гасціны,  
Як да людзей на свята  
    ці на споведзь...

## Рэквіем

У каляровым пажары лісця  
Стаяць абсмаленны дуб,  
як струп  
на здаровым целе сучаснасці  
Каб не забыцца,  
напамінае ---  
доўга  
гояцца раны  
мінулага ...



## На ўлонні прыроды

Мне на ўлонні прыроды роднай,  
Нібы ў матчынай цёплай  
пасцелі...

Адчуваю я тут сваю годнасць,  
Адчуваю я тут сябе цэлым.  
І ніякіх мне пекаў не грэба,  
І не трэба камфортаў ніякіх...  
Толькі крышачку чыстага неба,  
Толькі каліва роснае мяты...

Ад лідскіх  
муроў

## Ля Нёмана

Усе ўздыхаюць,  
ахаюць:  
— Як непаўторны!..  
Які ён велічны і вольны!  
І ўсё, што пра яго гавораць, --  
праўда.  
Але што слова!..  
Вусны твае ўтвараць:  
— Ну і прасторы,  
ну і пышныя!  
А я дык ведаю  
у рацэ ёсьць глыбіня.

## Пераўласабленне

Спакойным быць хачу, як снежны лес,  
калі прырода мудрасцю кранае,  
калі жылцёвы чалавечы лёс  
адметную выразнасць набывае,  
калі ўсе забываюцца настачы,  
нікчэмнымі становяцца памылкі...  
Што значаць учарашнія няўдачы  
У свецце першароднае стыхі?



*Ад лідскіх  
муроў*

## Лодка жыцця

Плыవі, мая лодка, плыві,  
Бо я неразлучны з табой,  
сустрэчны хвалі лаві  
і іх супакойвай сабой...  
Хай вечер балюча  
    ў твар дзымс,  
Я вочы, магчыма, прыжмуру.  
Ад слёз не раскіну ніколі,  
  нідзе —  
Такі я ўжо ёсьць па натуры.  
Не знаю, дзе вечнасці  
  гавань мая,  
Далёка ці блізка — не знаю.  
У яе непазбежнасці  
    ўнічыпенны я,  
Ніхто мне пярэчыць не стане.  
Плыві, мая лодка, плыві,  
Пакуль прадаўжае свяціца  
Жыцця шлях зарніцай любові,  
Надзеі і шчасція зарніцай!

## Каханне

Былі на шляху май горы,  
Бяздонні былі і моры ---  
І мес аніякага гора  
Яны не ўяўлялі ніколі.  
Ішоў я праз ветры і піквалы,  
Прас лютасці і исраікоды  
І верыў у свае прычалы,  
І верыў у пейкую згоду...  
Была толькі ты непадступнай.  
Была ненарушнай і гордай,  
Красою сваёй непадкунай  
Скошвала з ног, як стралою.  
О, вечная ірага кахання.  
Ты сілу чароўную тойш!  
То ядам сваім паражасці,  
То сокам гаючым поіш...



## Сяргею Ясеніну

Калі мне сізаў не ставала,  
Калі, здавалася, усё зняверана,  
І поч да горла падстунала,  
Тады я думаў пра Ясеніна.

Ад лідскіх  
муроў

Калі душа і сэрца ў скрусе,  
Гняце туга асення.  
Тады на-руску я малюся  
За бясмірнага Ясеніна.

## Пазту Леаніду Вінніку

Жыштэ не знае старасці –  
Яно не мае меж:  
З глыбокай старадаўнасці  
Да нас прыходзіць верш.


Гады яму пракладваюць  
У будучыню шлях.  
Не рыфмаю, а праўдаю  
Звініць страфа ў вяках.

Пазты – людзі гордыя,  
Нічым іх не сагнеш.  
Нерад манернай модаю  
Не б'е паклоны верш.

Не ведас паззія  
Ні пудры, ні памад,  
Яе такой гарэзаю  
З нас кожны бачыць рад.

У пояс не паклоніца  
Яна ні нерад кім,  
З хлусні прыдворнай модніцы  
Зрывае парыкі.

Гады радком пракладваюць  
У будучыню шлях.  
Не рыфмаю, а праўдаю  
Звініць страфа ў вяках.





Ад лідскіх  
муроў

# Алесь Нічыпар



## Запознены прыезд

Крэкчучы і войкаючы, стары Міхал падняўся і пижка выдыхнуў паветра, сеў на старасавецкім ложку, які скрыпей ад нязначнага руху дрыжачымі рукамі пачаў набіваць скусаную люльку. Закончыўшы гэты занятак, ён паднёс да тыгтуну запалку і глыбока зачытнушыся дымам.

Эй, старая, — паклікаў ён хрыплым голасам.

На кухні пачуўся нейкі стук, а пасля глухія, шаркаючыя крокі.

— Ну, чаго табе?

— Янка не прыехаў яшчэ?

— А ты што, аслеп? Німа яго.

— Звані яшчэ, старая, мусінъ, паміраць буду.

— Ну, яшчэ чаго, набраў у галаву...

— Цыш, баба, аджыў я сваё... чую я.

Шэрый клубы дыму амаль цалкам хавалі сухі твар старога.

— Ой, божа, — загаласіла Ганна. — Усё ж доктар казаў.

— Мала што ён казаў, — абарваў яс Міхал. — Я па сабе лепиш ведаю. Аджыў я, Ганна, аджыў. Праўду кажуць, што ўсялякая хвароба чалавека перад смерцю адпускае, вось і мне лёгка стала. Звані, кажу, да Янкі, на сына ходзь перад канчынай паглядзець хачу. А то, як вырас, як з'ехаў з дому, так і ходзіць па свесце, як сабака бадзячы.

Голас яго абарваўся, пераходзячы ў глухі, надрыўны кашаль.



— Звані, кажу! — ханаючыся за грудзі, прахрынеў  
Міхал.

Ганна скапіла хусцінку і, як мага хутчэй, выбегла *Ад лідскіх*  
за дзвёры. Міхал падняўся, узяў кій і, хістаючыся, марудна *пуроў*  
накіраваўся следам.

Ен сініціўся перад старым, заселжаным мухамі плюстэркам і  
сумца наглядзеў на наклесенны пад ім старыя здымкі, на свае  
баявія ордэны, атрыманыя ў галы вайны, а зараз нерухома  
навісілы на бруднай сцяне. Міхал уздыхнуў. На яго гледзела  
яго маладосць, якая прайшла ў параваных ботах да Берліна, а  
пасля будавала ленцае жыццё ў тых жа ботах. А зараз вось  
гэты пераможца і будаўнік дажываў свае апошнія дні ў  
паўразбуранай хатіне, па сценах якой адважна бегалі  
тараканы.

— Так, дабудаваўся, — прамармытаў Міхал і, адчуўши  
слабасць у нагах, паспяшаўся да дзвярэй.

— Хоць бы сына набачыць, — усных вымавіў ён. — Зусім  
іра бацьку забыўся, афярыст чортаў.

Выйшаўшы за іарог, стары цяжка апусціўся на прыступкі  
і па звычцы дастаў люльку. Дзесьці непадалёку завыві сабака.  
Марудна набіваючы тытунём люльку, стары падняў вочы на  
шэрае неба, на якім шылі цяжкія дажджавія хмары і даносіўся  
маркотны крык журавоў. Яны спакойна прашывалі над хатай,  
нібы развітваліся з ім. Міхал горка ўсміхнуўся гэтай думцы.  
Неўзабаве перад яго вачыма ўсё наплыло, люлька выпала са  
змаршчыненых, нацрацаваных рук, і наляпсціны всцер  
рассыпаў на калені тытун...

На наступную раницу да хаты Міхала, дзе ўжо сабраліся  
людзі, надкаціла раскошная машина замежнай маркі. З яе  
вылез высокі малады чалавек, нервова стукнуў дзвярыма.

Што здарылася, маці? — рэзка звярнуўся ён да  
выйшаўшай насустрач Ганны. Чорт вазьмі, вы мяне ад  
справы адарвалі. Дзе бацька?

— Ніяма ўжо твайго бацькі, сынок, — адказала Ганна і,  
адвярнуўшыся, накіравалася да хаты.





Ад лідскіх  
шуроў

# Юля Пясецкая

## Мая Беларусь

Сінявокай яе называюць,  
Найчысцікую Белую Русь.  
Аб ёй вершы і песні складаюць.  
Кольki ix<sup>9</sup>? Надлічице не бярусь.  
І хоць край мой не дужа вялікі —  
А на карце дубовы лісток, —  
Ён на рэкі, азёры шматлікі,  
Шмат у ім і лясоў, і бароў.  
Тут, як сонца, палі залатыя,  
Тут паўсюдна крыніцы журчашы.  
Невялічкія пунічы грыбныя,  
Жаўрукі па-над лугам звіняшы.  
Тут крынітальныя рэкі, азёры,  
Раўчукі па дубровах быгучы.  
І зусім нездарма называюць  
Сінявокай маю Беларусь.

## Янка Купала

Любіў зямлю і свой народ,  
Любіў сваю краіну, мозу.  
І днём і наччу, з года ў год  
Дарыў гаючас нам слова.  
І вершы дзіўныя яго  
Любоўю раняць душу.  
Яго імя ўжо і даўно,  
А ўсё ж такі я мунцу  
Сказаць, што ён жыве, ён шчэ жыве  
У пачуццях нашых, у кожным слове.  
У нашым соры, у галаве  
Гучаць радкі на роднай мове.  
Змагаўся ён за лепшы свет,  
За наша шчасце і свабоду.  
Але што можаць ты, наэт,  
У час няянавісці стяпое?  
Як шмат і вершиаў, і наэм,  
Радкоў цудоўных — іх нямала.  
Вялікі дзякую вам, наэт  
Бацькоўскае зямлі Купала!



Ад лідскіх  
муроў

## Ганна Рэлікоўская



### 1863 год (альбо “Кастусю Каліноўскаму”)

Палае наш край... Мужыкі — касінеры...  
Не стала больш моцы трываць.  
Кастусь Каліноўскі! Вядзі нас на перад!  
За шчасце вядзі ваяваць.

Ты вочы адкрыў нам, Яська з-пад Вільні,  
“Мужыцкую прауду” нам даў.  
На гэтай зямельцы заўжды мы рабілі.  
Чаму пан багаты забраў?

А -ну, дзеяюкі! Сцяг свабоды ўздымем,  
Ірагонім тырана — цара.  
Мы столькі цярпелі зняволі і крыўды,  
Настала адпомесціць пара.

Табе, Каліноўскі, наш лёс уручаем,  
Ахутаны роспаччу, болем.  
Мы будзем змагацца рапчуца, з адчаем,  
Гатовыя зінуть за волю.

Леніш смерць у баі, чым рабскі наш стан,  
Лепш славная памінь у народзе.  
Унукі не ведаюць слова хай “пан”  
І вечна жывуць у свабодзе!



## Ад лідскіх муроў

### М а ц і

Я к табе прылячу  
Шызакрылаю птушкай,  
Каб хоць крышку суняць  
І сунецьниць твой боль.  
Слёзы, беды твае  
Знае толькі падушка,  
Што ў начы паліваеш  
Свайг чыстай слязой.

Працавала на полі  
Ад зары і да ночы,  
Гадавала дзяцей,  
Ласкай песьлюа іх,  
Не змыкала вачэй.  
Адганяла дримоту.  
Мыла, шыла, вязала  
Для кравинак сваих.

Але вось разляпеліся  
Дзеци быццам бы птушкі,  
І калі-нікалі  
Толькі вестку прышилюнь.  
На-ранейшаму ты  
Думкі дзеліш з падушкай.  
На-ранейшаму вочы  
Слёзы горкія лъюць.

\* \* \*

Ты верыш мне? Ці ты не верыш?  
Пра кожны позірк твой і крок  
Я напісаць магла бы вершык,  
Знайшла бы хоць адзін радок.

Не паціскай плячыма, родны,  
І не дзівіся мне наўслед.  
Я адвяду твае нягоды,  
Я засланю цябе ад бед.

Не паглядай, як на малую,  
Не засмучай мяне адказам.  
Нічым цябе не патурбую,  
А толькі ўсюды буду разам.



# Пілея Сазанавец

Ад лідскіх  
люроў

Марына  
навэла

Сустрэча з Марынай адбылася ў мяне зусім выпадкова і нечакана. Запрасіла неяк сяброўка з'ездвіць у вёску да яс маці. Казала, краявіды там вельмі прыгожыя, лес недалёка. Пазагаляем, маўляў, ягад лясных наядомся. Кажуць, хто ў ліпені чарніцу пасыптае, таму на ўю зіму вітамінаў хопіць. Я спакусілася на прапанову сяброўкі. Ды і калі па-праўдзе, рабіць у горадзе мне не было чаго. Муж з'ехаў у камандзіроўку ажно на два месцы зачар, дзеці пахалі ў летнік. Не сядзець жа ўвесь адпачынак на балконе ды падстайляць гарачаму ліпенъскому сонцу то адзін бок, то другі!

Зборы былі нядоўгія. Мы збіраліся пабыць у вёсцы толькі некалькі дзён. Сышлі з цыгніка раницай. Яшчэ стаяў лёгкі туман там, дзе — я адразу здагадалася — павінна быча цячы рака. Я ўгадала месца знаходжанне іслялікай, але даволі бурлівай рэчкі з праstryстаю водой. Сяброўка працавала да маста не ісці, а перайсі речку ўброд.

— Тут неглыбока, — паведаміла яна. Убачыўшы мой не зусім даверлівы пагляд у бок рэчкі.

Мы паднялі выпэй свае доўгія, на модзе, смадніцы і смела ўвайшлі ў ваду. Прыменная прахалода ахапіла нашыя разгарачаныя ногі. Вёска знаходзілася адразу за нагоркам. І вось там, у гэтай вёсцы я нечакана нос у нос сутыкнулася са сваёй колішній сяброўкай Марынай.

\* \* \*

Мы з ёю сябравалі яшчэ са школы. Жылі ў адным доме, толькі ў розных пад'ездах. Памятаю, мы, малечы, увесь час зайдросцілі Марыне, бо яна жыла толькі з бабуляй і магла рабіць, што хансла. Бабуля лічыла сваім абавязкам накарміць унучку ды сачыць, каб анратка на ёй заўсёды была чыстай ды





## Ад лідскіх муроў

непадранай. Гэта было амаль што немагчыма, бо мы, дзяўчыны, гайсалі на шатах не горш, за хлопцаў. На выхаванне ўнучкі ў бабулі, мабыць, не хапала ўжо ані сілаў, ані жадання. Марыну выхоўвала вуліца, але трэба адразу дадаць, што выхавала яна яе не горш чым нас напрыя бацькі. Марына была гэтакая самая, як і ўсе астатнія, Адно розніла нас: Марына ніколі не ведала, што такое дзяга. Таму, напэўна, яна была больш рамантычнай, чым мы ўсе астатнія. Проза жыцця ёй была амаль што певядомая. У тым сэнсе, у якім мы тады яе разумелі.

Мы з Марынаю вырашылі пацупаць у медінстытут. На заводзе працаўца не хаделася, у медінстытуце баяліся не прыці па конкурсе, ды і "анатамічка" трошки палохала. Вывучыліся мы з Марынаю без асаблівых турботаў. Настаў дзень размеркавання. Першай у аўдыторыю, дзе сядзела камісія, зайшла я. Старшыня камісіі пагартваў мae наперы, уважліва, хвіліны са тры, разглядаў мой твар, шыбыта не пазнаваў мяне, хоць дагэтуль ажно два гады запар вычытваў нам лекцыі па гісторыі культуры.

Ну што, спадарыня Камароўская, мы знайшлі для вас добрую школу, — ён зноў вазірнуў у паперы, — будзеце выкладаць мову і літаратуру ў Залескай сярэдняй школе. Усе падрабязнасці аб вашым побыце і г.д. вам паведамяль на месцы. Жадаю поспехаў.

Старшыня не даў мне ачомацца, пачіснуў руку, надсунуў мне над чаху скрутак нейкіх папер, і я апынулася зноў у калідоры. Наступнай ў аўдыторыю ўвайшла Марына. Я разгварнула свае паперы, пагартала іх. Пакуль што назоў вёскі Залессе мне нічога не гаварыў. "Добра", — падумалася мне, — "на месцы пабачым, што гэта за вёска Залессе". Хоць дэсці у глыбіні дуілы мне, чалавеку гарадскому, у вёску ехаць не хаделася. Але я пакуль што вырашыла не турбавацца. Хто ж яго ведае, як яно станецца далей!

Марына таксама атрымала размеркаванье ў вёску, толькі ў іншы раён. У горадзе засталіся толькі троє нашых студэнтаў: стараста групы і двое камасамольскіх актыўістаў, хоць актыўісты тыя ледзь-ледзь на "гройку" навуку выцягвалі. Вядома ж, часу не было вучыцца за рознымі сходамі ды мерапрыемствамі. А мы з Марынай быт выдатніцамі. У мяне была адна "чацвёрка" па фізкультуры (не магла хутка бегаць),



а Марына дык і наогул была "круглай" выдатніцай.

Марына пасля размеркавання была найшчаслівейшай.

-- Паеду ў вёску! -- радавалася яна, — як Лабановіч. *Ад лідскіх муроў*  
буду на ростанях шиацыраваць".

-- Часу табе не будзе шиацыраваць, — упэўнена канстатавала Каця, яшчэ адна нашая сяброўка, якая вырасла ў вёсцы, — гной з хлява будзе вікідаць, а не шиацыраваць.

Хутка пасля размеркавання мы раз'ехаліся хто куды. След Марыны згубіўся. Некіх хутка яна перастала адказваць на мас лісты. Бабуля ейная памерла, тую вёску, куды яна паехала на працу, пасля Чарнобылю адсядлі. Так я згубіла Марыну і зусім не чакала сустрэць яе вось зараз, праз столькі год. Я бытва ўпэўнена, што яна вярнулася ў горад, і вось тут не ліпне будзе ўспомніць мой асабісты прыезд на працу ў Залессе.

\* \* \* \* \*

Выйшла я з аўтобуса, стала на пыльнай вуліцы і не ведаю, у які бок ісці, бо аўтобусны прынынак знаходзіўся як раз пасярод вёскі. ІЦ то ўлева падацца, іЦ ўправа -- хто яго ведае! Але ў вёскі, як аказалася, маюцца свае "ілюсі". Да мяне зараз жа падыйшлі некалькі вясковых кабет. Яны адразу заныталіся:

-- А іЦ не новая вы будзеце настаўніца?

Атрымаўшы становічны адказ, яны мяне не толькі да школы правялі, але нават і маю ваткісу наднеслі. Дырэктарам у школе была мажная жанчына з завіўкай і залатым зубам наперадзе. Паміж зубам залатым і зубам сапраўдным свяцілася дзірка. Дырэктарка заўважыла мой позірк, які я, на жаль, не змагла скаваць, і паведаміла:

-- Няма часу ў горад з'ездзіць, зубы наўстаўляць. То бульбу трэба было пасадзіць, то вось сеня зараз паспела.

Яна павяяла мяне інаказаць школу, тлумачыла, што дзе знаходзіцца: вось тут майстэрня, а вось тут сталоўка. Адно мяне здзівіла: у школе ў кожным класе стаялі печкі. "Грубкі", -- назвала іх дырэктарка. Яны мне нават спадабаліся, такія высокія, прыгожыя.

Але потым іначаліся непрыемнасці. Я спытала, дзе я буду жыць. Цырэктарка, сама ветлівасць, добразычліва ўсміхнулася і ахвотна паведаміла:

-- А вось тут побач. Я дзеля вас спецыяльна знайшла хату



бліжэй да школы. Толькі пікольны двар праісьці і вы дома.

*Ад лідескіх* лася. У ёй было чыста, светла, але я не ўбачыла там ані *муроў* радыё, ані тэлевізара. Ды і гаспадыня падалася мне, на першы погляд, нейкай "ваўкаватай" жанчынай. Нават на прывітанне не адказала. Але адсутнасць тэлевізара — гэта было яшчэ напаубяды. У рэшце рэшт, тэлевіzar можна было купіць. Я звярнулася да гаспадыні:

— А дзе я буду прымакь душ?

Тая неяк дзіўна пераглянулася з дырэктаркай і нічога не адказала. Прыйшлося дырэктарцы зноў мне ўсё тлумачыць:

— А ў нас лазня ёсць. Па пятніцах жаночы дзень.

— А як жа?... — далей я не стала нічога казаць, бо адчула, як камяк у горле перапыняе дыханне.

Дырэктарка заўважыла перамену ў майм настроі і каб трошкі яго ўзняць, прамовіла:

Ды вы не думайце, у нас вельмі добра. Не тое, што ў іншых вёсках. У нас моладзь ёсць. Хлоццы ёсць. Чатыры трактарысты і два слесары. Замуж выйдзецце, а замужнім настаўнікам старшыня дазваляе свой дом будаваць. Карову калгас выдзяліць, парсючка.

Я вельмі выразна ўбачыла сябе з завіўкай, златымі зубамі, убачыла, як я разам з мужам — трактарыстам закідаю на прычэп ягонага трактара сеня, каб было ишто ёсці ўзімку пашай карове. Убачыла ўсё гэта, падхапіла сваю валіску і пабегла на прынинак. Баслазе, туды якраз вырульваў аўтобус.

\* \* \* \*

А Марыну я адразу пазнала. Яна была вельмі падобная па тую дырэктарку.





# Алесь Стадуб

Ад лідскіх  
муроў

## Услед

Я — постаць часу,  
Плюць яго і ценъ,  
Мяжа дабра і зла,  
Спакусы і спагады,  
Люсгэрка ўпартых.  
Амплітуда ўzech,  
Жынцёвы персанаж  
У кадры і за кадрам.

Рухавіць страх ад тых,  
Хто рвецца ўслед;  
Інстынкт, як і ў мяне,  
Каб недзе не сназніца.  
На іх стракатага  
Жынця буклет  
Ценъ навядуць унукі...  
Са сваёй званіцы.

## Экспромт

Боль заные глуха крыкам жураўля,  
Радасць усміхасцца смелым жаваронкам.  
Ад касцей нявінных мучынца зямля.  
Ад любві дзяўчата войкаюць спрасонку.

Гэты сум і спеў, і боль, і сон, як ток,  
Працінае памяці маёй дыскету.  
На аснове белай пэдарэчны ўток  
Тчэ  
нязгодна вечна  
дысанансы Свету.



## Ад лідскіх муроў

### Я не адзін

Мазольны дзень частавіў кроіку  
І ціха ўцёк. Начусе ног.  
Я не адзін. На пятых крокі  
Не спяць маёй суседкі зноў.

Званию. Як клічу наўздачонкі.  
Вар'іруем пра "што", "чаму".  
Што ўжо яна наснела ў жонкі.  
Што запрагу, як буду муж.

Ды ад спакусных разважанняў  
Наши заікнуўся дыялог.  
У трубцы дыхае маўчанне  
І ё то пралог, і ці эпілог.

### Як здані

Марудны дзень падаўся да сначыну,  
Да заўтра клопаты спавіў.  
Зноў творча, як дры нас, над Лайкаўшчынай  
Пачиуць канцэртіць салаўі.

Праразжуцца ў єшчлых зорак вочы  
Нарадавань і далъ, і цыр.  
А мы па дну ўтульнай роснай ночы,  
Як здані, пройдземся ў цішы.

Спаходімся ад нечаканай знічкі  
Пад небам-дахам майскай цымы —  
Сваё без слоў па беларускай звычы  
Ўзаємна загадаем мы.





Ад лідскіх  
муроў



## Станіслаў Суднік

### Наш Грунвальд (вяночок санстаў)

#### 1. Шыхт

Мы стаім у шаломах з мячамі,  
Перад намі варожая раць,  
З намі мова, зямля наша з намі,  
За яе мы ідзём ваяваць.  
Мы ўгледаємся ў проразі грозна,  
Мы вышукваем хібу ў брані,  
Ад жалезнага цяжару млюсна,  
Божа, нас ты хаяя барані.

Вытнем разам, магутна, зацята,  
Будзем біцца, як косім заўзята,  
У крывавай рацэ той шатёнай  
Палымнеюць агнём берагі,  
Перад намі праклёны, праклёны,  
Па-над намі сцягі і сцягі.  
1.10.90.



Ад лідскіх  
муроў

## 2. Пачатак

Па-над намі – снягі і снягі,  
Чырвань бель паласою пячэ,  
А навокал снягі і снягі,  
Кроў чырвоная густа цячэ.  
За снягамі ваўком ныс ноч,  
Зубы вострыць злаюдава раць,  
Моцны Божа, хатя не суроч.  
Дай жа трапна варогаў уцяць.

Нам піведамы страх у бai,  
Мы забылі каханых сваіх,  
На шчытках толькі вольнасць у нас.  
Вораг падае ніц над мячамі,  
Нам не странины ні суд і ні час,  
У нас крылы даўно за шлячамі.  
1.10.90 г.

## 3. Прызямленне

У нас крылы даўно за шлячамі,  
Ды мы звязжам іх моўчкі, што моц,  
І самотнымі зорак вачамі  
Распагодзім бясконцую ноч.  
Па зямлі сваёй грэшнай нагамі  
Мы адмераем кожную пядзь,  
Мы вятры супакоім снягамі,  
І шчытамі мы высцелем гаць.

Між баямі самотнай хвілінаю  
Мы зліёмся з зямлій, як з дзяўчынаю,  
Вольны віцер пяе аб свабодзе,  
Неба нам, як акрайчык страхі,  
Нам не ўзлезіці туды, мой народзе,  
На нагах цяжкай гірай грахі.  
5.10.90г.



## 4. Будні

На нагах цяжкай гірай грахі,  
А ля скроні, як руля, праклён.  
Мой народзе, табе ад сахі  
Трэба выйсці да велічных дзён.  
Ты забіты нядоляй і працаю,  
Лж забыўся на назву сваю,  
І штодзень бізуном альбо татаю  
Кроў па краплі ўсе ціснуць тваю.

Ад лідскіх  
міроў

А мы ўё ці араді, пі сеяні,  
Рукі цешылі працай уметаю,  
Забываліся мроямі чистымі,  
Ды пабудка, як дзень, наступала,  
Нібы хвалаю сцяна перад выспамі,  
Перад намі варогаў навала.  
5.10.90 г.

## 5. Вораг

Перад намі варогаў навала,  
Як стагодзі мяняюць іх твар,  
Ды душа перамен не спазнала,  
Не згасас там хіцівасці жар.  
Хоць там немец, хоць лях, хоць рассея,  
Іх аднолькавы точыць чарвяк,  
Зразумець не жадаюць, не ўмеюць:  
Тут не рускі жыве, не паляк.

Тут жывуць беларусы спрадвеку,  
Церпяць тут і канчаюць ад здеку.  
Новы дзень зноў бядой узгарае,  
Б'е маланкай па гэтым краі,  
Ноны вораг сюды надстунае,  
Там чужыны, тут жменька сваих.  
5.10.90 г.



Ад лідскіх  
муроў

## 6. Нечысць

Там чужынцы, тут жменька сваіх,  
Там нахабная, лютая зграя,  
Што чужынцы? Вядома, ад іх  
Мы ўсялякага ліха чакаем.  
Што чакаць, адкакы. Беларусь,  
Нам ад зыянняў, табой спараджоных,  
Што на частках цябес прадаюць,  
Што табе пагражаютъ цалонам.

Паглядзіс, як нечысць шыкоўна,  
Тут жыве, бы ў раі, усяроўна.  
Раскампне на шыі народа,  
Наша гора, наш бось растаптала.  
У кайданы ўкавала свабоду.  
Як нас мала. мой Божа, як мала.  
4.02.91 г.

## 7. Адраджэнне

Як нас мала, мой Божа, як мала.  
Не ўрадзіла нас болей зямля,  
Кепска сонца ле сагравала,  
І была ўся з каменія разлія.  
Мы па каліву пяжка ўрасталі.  
Нас ламаў, нас тантай градабой,  
Мы ў сібірах сябе пахавалі,  
На вайнэ залиліся крывей.

Ды ад кожнай спіблінкі спрадвеку  
Хоць зярнітка хавалі ад здеку,  
І вось "трубы гудуць на Гародній",  
Менск пагонічаў кліча сваіх,  
Мы - жывыя, хай пават і сёняя,  
Як заўсёды, нас меней, чым іх.  
4.02.91 г.



Ад мідскіх  
муроў

## 8. Досвітак

Як заўсёды, нас меней, чым іх,  
Як заўжды, у нас горшай зброя,  
Нам падмогі няма ад святых  
І няма нам снагады людскос.  
Шлях замкнула гісторыя свой,  
Інсургентгаў катісь прадавалі.  
А сяючня бязмоўнай гурбой  
Галасы недавяркам аддалі.

Бач, абслеі наўкода паізамі,  
Бач камандуюць велічна намі  
Ды такі неснадоўга хаўрус,  
Новы дзень, новы час наступае,  
Мы ўстаём за сваю Беларусь,  
Таўкавіска ад зброі зіяе.  
23.02.91 г.

## 9. Мэта

Таўкавіска ад зброі зіяе,  
Таўкавіска снагамі гарыць,  
Наша справа ў той бітве святая,  
Мы радзіму ідзём бараніць.  
Ад нагарды ідзём, ад бязволія,  
Ад спакусы пакорай раба,  
Ад бязвер'я, душоўнай няволі...  
Тут за прышласць зямлі барацьба.

Жыці мы ўжо даўно паламалі,  
Сорцы ў латы стальныя ўкавалі.  
Мы супроць той пакоры лядачай.  
Што народ мой з жывёлай раўняе,  
З нашых лушаў і сэрцаў гарачай  
Таўкавіска крывей заплывае.  
23.02.91 г.



*Ад лідскіх  
муроў*

## 10. Поле

Таўкавіска крывей заплывае,  
Ды за шыхтам зноў шыхт устас.  
Год за годам Нагоня збірас  
Нас пад светлым сяяці свае.  
Год за годам замля Беларусі  
Пасылае ўсё новых сыноў.  
І ні мукі, ні смерць не прымусяць  
Іх адгэтуль вярнуцца ламоў.

Наша поле ляжыць на суперфіцы Менскам,  
Не пад Вільніем, Варшавай, Смаленскам,  
Душы, сэрыы, надзея і гнеў.  
Беларусь, поле тое - мы самі.  
Крумкачоў чуцен жудасны спеч,  
Мы за край свой кладзёмся касцямі.  
23.02.91 г.

## 11. Неўміручасць

Мы за край свой кладзёмся касцямі,  
Толькі душам спачыну няма.  
Зыркай помсты святымі агнямі  
Ім зігнесь у бязмежжы цямна,  
Ім лятаць, ім блукаць у прасторы,  
Новых целаў рушліва шукаць,  
Душы тых, хто загінуў учора  
Заўтра будуць ізноў ваяваць.

Вольны дух Беларускай краіны,  
Ты не знік, не прапаў, не загінуў.  
Ты ў Сусвеце бязмежным лунаеш,  
І гадусіш сыноў ты сваіх,  
Светлай мараю нас асвятляеш  
У тым напым амонім бай.  
11.09.91 г.



Яд лідскіх  
муроў

## 12. Стойкасць

У тым нашым апошнім бай,  
Колькі б злыдням ні рванца, ні пяцца,  
Мы патонем у моры крыві,  
А пазад ні адзін не падасца.  
Не саступім ні пядзі зямлі  
І ні слоўца радзімас мовы,  
Мы сцягі не на жарт паднялі,  
Не на дзень мы скідалі аковы.

Родны край, ты адзіны на свеце,  
Мы ж усе – твае грэшныя дзеци.  
За свабоду тваю і за шчасце  
Мы ў адказе і толькі мы самі,  
Тварам стронем любяя напасці.  
Наша кры́да... Яна перад намі.  
11.09.91 г.

## 13. Праклён

Наша кры́да... Яна перад намі,  
Нашы ворагі ладзяць хаўрус,  
Як ваўкі, зноў скрыгочуць зубамі,  
Сцеражыся, бядак-бларус.  
Камуніст і рассені натхнёна  
Дзеляць нашу святую зямлю,  
І гразяць нам апошнім патонам,  
І звіваюць па шыю пятлю.

Дык праклятым хай будзе маўчанне,  
Ласкі нечай сляпое чаканне.  
Хай праклёны на ўсіх тых да скону,  
Хто шчо ў нашых шыхтах не стаіць,  
Мы ўстаём на Зямлі абарону,  
Мы зракаемся месца ў раі.  
11.09.91 г.



*Ад лідскіх  
муроў*

## 14. Грэх


Мы зракаемся месца ў раі.  
Мы даўно саграпыль не баўмся.  
Мы свабодны ва ўчынках сваіх.  
Ад ратунку души адракліся.  
З сэрцаў вырвем спагаду і жаль.  
Перад выбарам сродкаў не стансм.  
Нас не можа забіжваць мараль.  
Нас дабром немагчыма наараніць.

А на шаплю грахоў на тым свеце  
Грэх адзін нам не ляжа, паверліс,  
Грэх пакоры, бязвер'я, адчаю,  
Зрады грэх не запішуть за намі.  
Перад лёсам разімага краю  
Мы стаім у шаломах з мячамі.  
11.09.91 г.

## 15. Бой

Мы стаім у шаломах з мячамі.  
Па-над намі – сияні і сияні,  
У нас крылы даўно за плячамі.  
На нагах цяжкай гірай грахі.  
Перад намі варогаў навала,  
Там чужынцы, тут жменька сваіх.  
Як нас мала, мой Божа, як мала,  
Як заўсёды, нас меней, чым іх.

Таўкавіска ад зброі зіяс,  
Таўкавіска крывей заплывас.  
Мы за край свой кладзёмся касцямі  
У тым нашым апошнім бай.  
Наша крыўда... Яна перад намі,  
Мы зракаемся месца ў раі.  
1.10.90 г.





# Ганна Худзякова

Ад лідскіх  
муроў

Стань да неба ты тварам  
І пабач, як пылае пажарам  
У грудзях тваёй кволае сэрца.  
Яно шчыра на волю ірвецца.  
Хочага ты ад зямлі адарваша,  
Наліцель праз агонь і ваду,  
Абагнаць журавоў чараду,  
Дыхаль свежым пакетрам  
І ляцесь супраць вселу.  
Твае думкі да сонца імкнуща,  
Я жадаю табе не прачиуща.  
Хай жыццё тваё ў мірах пройдзе  
Ніхай пічасце цябе ўрошце знайдзе.





Ад лідскіх  
муроў

# Святлана Цішук

## У руху

На вуліцы  
людзі ідуць  
і машыны  
Ідзе тут, бяжыць і чмураеца рух.  
Горад жыве. Не шукае спачыну.  
У руху і я, бы ў вясельным віру.

Не можа душа мая  
мяккім клубочкам  
Ляжаць і маўчынць,  
не снявань, не дурэнць.  
Горад жыве.  
Не магу быць на ўзбочы  
Павінна і я ў руху жыць і гарэць!

\* \* \*

Жанчынай сталай зараніца  
У люстэрка шыбінаў глядзіща  
І баньць твар свой вечаровы,  
Праменiem сонечным ароціны.

Прыгожасць, яркасць, кідкасць твару  
Здаецца,noch не прыйдзе старасці.  
Здаецца, сонечныя сілы  
Ніхто, нічым не перасіліць.



Ад лідскіх  
муроў

## Дачакаюся я любага

Замуж я не пайду  
За нялюбага:  
З ім вясна майго днія  
Стане восенню  
І напоўніць слязой  
Мае вочанькі.

Замуж я не пайду  
За нялюбага:  
Я не ўбачу за ім  
Сонца радасні.  
Я за ім буду цъмень,  
Быщцам сутемкі ...

Замуж я не пайду  
За нялюбага:  
Ён не сцепліць душу  
Мне і сэрцайка.  
Для палёту не дасці  
Ён мне крылаткі.

Замуж я не пайду  
За нялюбага:  
Сэрца мкнецца маё  
Да каханага.  
Што шукае мяне,  
Як чоўн берага.  
Дачакаюся я  
Свайго любага!



Ад мідскіх  
муроў

## Ісці не проста...

(эклопа)

— Кажы, якія ёсьць сцяжыны  
Наміж гадоў і дзён тваіх?  
Ці коле жнівенскае ржышча  
Душу тваю ў жыцця гай?  
— Цікаўны ты. Няўжо адказу  
Не бачыши сам? Нерад табой  
Я - кнішка. Кнішка мае сказы  
Пра ўсё. Чыталь - быць быццам Бог.  
І ты, чытаючы, уяўміш.  
Што я адолываю адну  
Сцяжышку лёсу. Я прышта  
Да той сцяжыны. Ёй іду.  
— Ха-ха! Наизўна табе лёгка  
На сцежцы - роўнядзі ляцец?  
Зайдрошчу ...  
— Погляд незамглёны  
На рэчы можа кожны мець.  
Вакол падзеяў, рочаў лютасць  
Халодзіць, б'е душу, сячэ,  
Іржышчам коне, і габлюс  
Душу яшчэ. Яшчэ! Яшчо!  
— Але ж сцяжынкай ты адною,  
А не иматлікімі ѹдзесі?  
Адлю — не шмат! Ад стомы ногі  
Не забалаць...  
Калі сядзець...  
Л я іду. Не роўнядзь сцежка.  
Якую доўжынъ лёс. Ісці  
На ёй не проста, як праз цемрадзь,  
Як праз віры, праз мост хісткі.  
І я іду ...  
— Паспачувацьма  
Табе, напэўна, трэба?  
— Я  
Іду, каб жыць, а не жахацца.  
Хто ѹдзе - той запутліяў камя ... .



Ад лідскіх  
муроў

\* \* \*

Хочь не п'ю жытнёвачкі  
Чарку я крыштальную.  
Я тримаю новас  
Радасці ліхтарыкі.  
І не цяжка быць самой сабой...  
Не цяжка ўзімку быць вясной!

### Я ўдзячна...

Нясеца конік маёй мары —  
Ён апярэджае дзень-час.  
Ён скача, трущчыць, тоіча хмары  
Сумотныя ў мац вачах.

Кіруе конікам надзея,  
Бы вершнік смелы... Нельга жыць.  
Калі дуніа не маладзее.  
Калі наперад не бяжыць...

Я ўдзячна, што нясеца конік,  
Што смелы вершнік ёсць на ім...  
Без стомы рухаецца Космас.  
Я — Космас паміж вёснаў, зім!





Яд  
лідскіх  
муроў

## Кацярына Яскевіч

Грукочушь падковы па хвалях каменных.  
Нібыта спяваюць аб сонцы, жыці.  
Нібытга сумуюць аб днях тых спахмельных,  
Што зниклі адзін за адным ў забыцці...  
Небачныя конікі, збруя і конь,  
Не чутны іі голас, іі цугляны звон,  
А коннік імчыца, кудысці ляшці,  
Не можа ён зникнуць, не можа забыць  
Ні песняў, што маці калісьці спявала,  
Ні землю, якая жыцё даравала,  
Ні мову свою, што звінела кръніцай.  
У якой не было вымацэння "скарыцца".  
Грукочушь падковы па хвалях каменных.  
Нібыта сумуюць аб сонцы, жыці.  
Нібытга спяваюць аб днях тых спахмельных,  
Што зниклі адзін за адным ў забыцці...





# ГОРАД МОЙ

Ад лідскіх  
мураў

Слова Леаніда Вінкіка

музыка Вячаслава Пыпеня

*L = 130*

La-skay со-ней-ка ѹчы-ра аблі-ты. Ну ку-ды толь-кі во-  
A<sup>m</sup>/D G<sup>m</sup> C<sup>m</sup> E<sup>b</sup>/F F<sup>7</sup>  
кам ні кінь... Пры-ві A<sup>m</sup> длан-не та-бе, го-рад  
E G<sup>m</sup>/D C<sup>m</sup> A<sup>m</sup>/D A<sup>m</sup>/D  
Лі-да, Доб-ры дзень вам, ма-с зем-ля - кі  
D<sup>7</sup> G<sup>m</sup> C<sup>m</sup>  
Я та-бо-ю га-на-ру-ся,  
E<sup>b</sup>/F<sup>7</sup> D<sup>m</sup> G<sup>m</sup> C<sup>m</sup> A<sup>m</sup>  
Ты за-ў-сё-ды са мной, Пры-га-жай-ши па ўсей Бе-  
G<sup>m</sup> C<sup>m</sup>/D E<sup>b</sup> A<sup>9</sup> D<sup>7</sup> G<sup>m</sup>  
ру - сі Лю-бы мой, го - рад мой.

Ласкай сонейка ѹчыра абліты.

Ну куды толькі вокам ні кінь...

Прывітанне табе, горад Ліда,

Добры дзень вам, мае землякі.

Я та-бо-ю га-на-ру-ся,

Ты за-ў-сё-ды са мной,

Пры-га-жай-ши па ўсей Беларусі

Любы мой, горад мой.

Ты ў людзях сваіх, нібы ў зорках,

У старажытных легендах живеш.

Б'юць маланкі высока - высока.

І тваіх не крапающа меж.



## Наши аўтары

*Ад лідскіх* Данута Бічэль.

*муроў* Нарадзілася ў вёсцы Біскупцы пад Лідай у 1937 годзе. Скончыла Гарадзенскі пединстытут. Пастаўнічала. З 1982 года працуе ў Гарадзенскім гістарычным - археалагічным музеі, з 1995 года - дырэктар Музея Максіма Багдановіча ў Горадні. У 1999 звольнена. Старшыня Гарадзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выдала зборнік вершаў "Дзявочае сэрца" (1961), "Пераплёткі" (1968), "Дагані на кані" (1973), "Габрынька і Габрусь" (1985), "Гараднічанка" (1993), "Снапок" (1999), "Нядзелька" (1999) і інш. За зборнік вершаў "Дзе ходзяць басанож" (1983) атрымала дзяржаўную прэмію Беларусі. Жыве ў Горадні.

*Сяргей Астраўцоў.*

Вучыўся ў СШ №9 г. Ліды. Працуе карэспандэнтам газеты "Навіны" і радыё "Свабода". Жыве ў Горадні.

*Мар'ян Баяровіч.*

Нарадзіўся ў 1933 годзе на Ашмяншчыне. Скончыў Беларускую акадэмію музыкі па класу баяна. Дваццаць гадоў працаваў дырэкторам Лідскага музвычылішча. Пасля выхаду на пенсію працуе выкstальчыкам. Збіральнік беларускіх народных песень. Аўтар зборніка "Беларускія народныя песні і танцы. Апрацоўка для баяна, акардона і двухрэчнага краматычнага гармоніка". Падрыхтаваў да выдання зборнік "170 беларускіх народных песень Гродзеншчыны". Жыве ў Лідзе.

*Янка Брында.*

З Барозаўкі. Вучыцца ў Гарадзенскай духоўнай семінарыі на ксяндза.

*Уладзімір Васько.*

Нарадзіўся ў вёсцы Лідчанка ІІчучынскага раёна. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя Янкі Купалы. Працаваў дырэкторам сярэдняй школы на Дзятлаўшчыне, у рэдакцыі Дзятлаўскай раённай газеты "Перамога", намеснікам рэдактара "Лідской газеты". Аўтар кніг паэзіі "Прасветленнасць" і "На схілах берагаў". Друкаваўся у калектыўных зборніках "Дзень паэзіі", "Краю мой Нёман", часопісах Беларусі.

*Леанід Віннік.*

Нарадзіўся ў 1956 годзе ў Лідзе. Працаваў злекгрыкам на будаўніцтве трасы Ішчневартаваўск - Сургут - Урэнтой, бондарам на возеры Байкал. Зараз сталяр у пансіянаце "Альгінка". Аўтар зборнікаў



“Под ногастими звёздами”, “Мелодии печального дождя”,  
“Наставльгія”. Жыве ў Лідзе.

Яніна Догель.  
Жыве ў вёсцы Радзівонішкі.

Ад лідскіх  
муроў

Юры Карэйва.  
Нарадзіўся ў 1961 годзе ў Лідзе. Выпускнік Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітета імя Янкі Купалы. Жыве ў Лідзе. Студент Сучаснага Гуманітарнага Універсітета. Друкаўся ў зборніках паэзіі “Шлях” і “Кола”, а таксама, ў першыядычным друку.

Святлана Кухарэвіч.  
Нарадзілася ў Лідзе ў 1979 годзе. Студэнтка Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітета. Друкавалася ў газетах і часопісах “Зор’ка”, “Раніца”, “Молодёжны куриер”, “Лідская газета”, “Lit art” і інш. Перакладае з англійскай мовы на беларускую.

Вера Ляпецкая.  
Нарадзілася на Гарадзеншчыне. Скончыла Менскі педагістычны інстытут імя Горкага. Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры. Жыве ў Лідзе. На пенсіі.

Дзінара Мазітава.  
Нарадзілася ў 1984 годзе ў Лідзе. Студентка Музычнага каледжа пры Беларускай акадэміі музыкі. Стэндыйніца прэзідента Рэспублікі Беларусь у 1996 і 1999 гадах. Напісала больш 70 п'ес для фартэпіяна, у тым ліку “Лясная сюіта”, “Нязнайка і яго сябры”. Напісала оперы “Кветкі над лініем”, “Чароўная флейта”, балеты “Дзюймовачка”, “Чароўная флейта”, “Горт у небе”, цыкл песень на свае вершы і вершы беларускіх і расейскіх аўтараў. Лаўрэат конкурсаў “Надэся-92, 93, 94, 96, 98” у Горадні, музычнага конкурсу “Я кампазітар” у Санкт-Пецярбургу, Міжнароднага конкурсу кампазітараў у Москве, Міжнароднага конкурсу піяністаў імя Клеафанса Агінскага. Пераможца беларускага фестывалю “Усе мы родам з дзяйнства”, пераможца абласнога фестывалю “Новыя імёны” і ін. д. Выдадзена яе кніжка “Балет по сказке Андерсона “Дзюймовочка”. Вершы піша на беларускай мове.

Ганна Маркевіч.  
Нарадзілася ў 1983 годзе ў Лідзе. Вучылася ў СШ №4 і Лідской музычнай школе. Пісіла музыку. Лаўрэат і дыпламант конкурсаў юных кампазітараў. Дыпламант фестывалю “Сымон - музыка” ў Стоўбцах у 1996 годзе. Зараз студэнтка Лідскага музычнага вучылішча.



Алена Майсевіч.

## Ад лідскіх муроў

Вольга Марцішка.

Нарадзілася ў 1975 годзе ў Лідзе. Чатыры гады працавала ў СШ №17 педагогам - арганізатарам. Зараз працуе ў гарадскім камітэце БНСМ. Скончыла гісторычны факультэт Гара-дзенскага ўніверсітэта. Пераможца гарадскога тура рэспубліканскага конкурсу "Дэбют".

Алесь Мацулевіч.

Студэнт Лідскага педвучылішча.

Марына Масла.

Нарадзілася у вёсцы Гурыны на Лідчыне ў 1957 годзе. Скончыла матэматычны факультэт Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Жыве ў Лідзе. Працуе выхавальнем у дзіцячым садку.

Нётр Макарзвіч.

Нарадзіўся у 1938 годзе на Меничыне. Скончыў Менскі пединстытут імя Горкага. 25 гадоў адпрацаваў у рэдакцыі "Лідскай газеты". Друкуеша з 1962 года. Аўтар зборніка "Злітак".

Міхась Мельнік.

Нарадзіўся на Магілёўшчыне. Скончыў філфак Гарадзенскага пединстытуту імя Янкі Кушалы. Прапануе выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў Лідскім педвучылішчы. Выдатнік адукацыі: Рэспублікі Беларусь. Аўтар зборніка вершаў "Скрыжаванне".

Алесь Нічыпар.

Юля Пясецкая. СШ №4.

Ганна Рэлікоўская.

Нарадзілася ў 1964 годзе ў вёсцы Кянци Лідскага раёна. Скончыла Ваўкавыскску педвучылішчу і гісторычны факультэт БДУ. Прапанавана настаўніцай пачатковых класаў, з 1993 года - настаўніца гісторыі. Жыве ў Лідзе.

Лілея Сазанавец.

Нарадзілася 10 чэрвеня 1963 года ў вёсцы Лукашына Івейскага раёна. Восьмігодку закончыла у Лукашыне, потым вучылася ў Лідскім індустрыяльным технікуме, закончыла з чырвоным дыпломам, працавала на "Оптыцы". Зараз працуе на ААТ "Лакафарба".



Студэнтка Віленскага педагогічнага ўніверсітэта.

Алесь Стадуб.

Родам з Меншчыны. Дзевяць гадоў кіраваў мастацкімі  
харавымі калектывамі. Доўгі час працаваў у сродках масавай  
інфармацыі. Зараз — у сістэме адукацыі. Жыве ў г. Лідзе. Даўно  
выступае ў абласным і рэспубліканскім друку

Станіслаў Суднік.

Нарадзіўся ў 1954 годзе ў вёсцы Сейлавічы Нясвіжскага раёна  
Менскай вобласці. Скончыў Менскас вышэйшыя ракетнае ракетнае  
вучылішча СПА краіны і Цвярскую камандную акадэмію імя Жукава.  
Подпалкоўнік запасу. Жыве ў Лідзе. Працуе ў перыядычным друку.  
Рэдактар газеты "Наша слова". Друкаваўся ў "Ногімі", "Маладосці"  
ды іншых выданнях.

Ганна Худзякова. СIII №4.

Святлана Ціпун.

Нарадзілася у 1938 годзе ў Гомелі. Скончыла Гарадзенскі  
фізкультурны тэхнікум і Гарадзенскі педагастыгут імя Янкі Купалы.  
Жыве і працуе ў Лідзе. Друкуюцца з 1979 года.

Капярына Яскевіч. Гімназія №1.

Вячаслаў Пыпець.

Нарадзіўся ў 1959 годзе ў Лідзе. Скончыў Лідскае музичны  
учылічча. Працаваў аранжыроўшчыкам аркестра "Панарама", кіраваў  
калектывам "Lidzianie". Зараз мастацкі кіраўнік народнага тэатра песні  
"Ліда-мюзік".



## ЗМЕСТ

<b>Ад Лідскіх муроў</b>	<b>Дапута Бічэль</b>	<b>5</b>
	Цеплыня. Мой сябра месячык днурогі... Бацька ў пыхты за Пільсусдскім наспей... Пастушок.	
	Францішак Скарныша ў Лідзе. Налі Крыж. Анёлы Гародні. Сяброўства. У Лідскім Замку. Калі наміж мной і Духам Святым... Восень. Іду сабе да Касцёла. Дрэвы. Я думала. Сон. Мама і тата.	
<b>Сяргей Астраўпой</b>		<b>13</b>
	Лекцыя аб каталонскай літаратуре. <i>Апавяданне</i>	
<b>Мар'ян Баравіч</b>		<b>18</b>
	Жанчыне. А куды мы ідзём... Тост за жанчын.	
<b>Янка Брыліца</b>		<b>21</b>
	Мая Радзіма! Беларусь мая ктаматлівая. Хвала Хрысту.	
<b>Уладзімір Васько</b>		<b>23</b>
	Кавалер. <i>Апавяданне</i> .	
<b>Леанід Вішнік</b>		<b>28</b>
	Што адпушчана долай... Не дацигнешся да зоркі ў расе...	
<b>Яніна Догель</b>		<b>30</b>
	Люблю цябе, мой край. Жыве Беларусь. Дождж.	
<b>Юры Карэйва</b>		<b>32</b>
	Мис Мова - Божым Словам. Не ўскрай дарогі не з каменя... ... Ці скажа з вас хто... Будзе дзень можа самы мой лепшы...	
<b>Святлана Кухарэвіч</b>		<b>36</b>
	Мис нічога не трэба, нічога... Гораду. Згуба. Дажджынki.	
<b>Вера Ляцецкая</b>		<b>39</b>
	Верасы. Турботы зямлі. Брэты. На адиачынак у "Нарач".	
<b>Дзінара Мазітава</b>		<b>43</b>
	Трыялятты.	



<b>Ганна Маркевіч</b>	<b>47</b>	
А мне так хочацца лятаць... Мой прынёманскі край.		<i>Ад лідскіх ліуроў</i>
<b>Алена Майсевіч</b>	<b>49</b>	
Кай гады налічвае няўмольна... Кахання хвілі зніклі ў небыцці... Чалавек бяскрылае стварэнне... Заварожвае твой пагляд...		
<b>Вольга Марцішка</b>	<b>51</b>	
Чароўны сон.		
<b>Алесь Макулевіч</b>	<b>54</b>	
Наперад, толькі наперад. <i>Навэла.</i>		
<b>Марына Масла</b>	<b>61</b>	
Ефрасінні ў Палацак. Я. Купалу- да 116 угодкаў. Адаму Міцкевічу. Бывай дваццатае стагоддзе. Мова. Даруй. Святое маўчанне. Мы жывём на адной зямлі...		
<b>Пятро Макарэвіч</b>	<b>66</b>	
Хай без мяне... "Нара завесці дрот у лыч начальству!" Гірад моі любімы.		
<b>Міхась Мельнік</b>	<b>68</b>	
Сустрэча з лесам. Роквіем. На ўлонні прыроды. Ля Нёмана. Пераўласабленне. Лодка жыцця. Каханне. Сяргею Ясеніну. Паэту Леаніду Вінніку.		
<b>Алесь Нічыпар</b>	<b>72</b>	
Запозненны прыезд. <i>Апавяданне.</i>		
<b>Юлія Пісецкая</b>	<b>74</b>	
Мая Беларусь. Янка Купала.		
<b>Ганна Рэлікоўская</b>	<b>75</b>	
1863 год (альбо "Кастусю Каліноўскаму"). Маці. Ты верны мне?..		
<b>Лілея Сазанавец</b>	<b>77</b>	
Марына. <i>Навэла.</i>		



*Ад лідскіх  
муроў*

**Алесь Стадуб** 81

Услед. Экспромт. Я не адзін. Як здані.

**Станіслаў Суднік** 83

Налі Грунвальд (вянок санстай).

**Ганна Худзікова** 92

Стань да неба ты тварам...

**Святлана Ціпун** 93

У руху. Жанчынай стала зараніца... Да чакаюся я любага.


Існі не праста... Хоць не п'ю жытнёвачкі... Я ўдзячна...

**Кацярына Яскевіч** 96

Грухочуць надковы па хвалях каменных...

**Вячаслаў Пыніць, Леанід Вінік** 97

Горад мой. Несця.



Ұладзілір Мельніқау.  
На үзбочыне. Алей.

Бонни Райан  
Съёмка Фреда

Линдера

Съёмка

Фреда

